

РАБОТНІЦА
І СЯЛЯНКА

12 СНЕЖАНЬ 1959г.

+ПРИЛОЖ.

Государственная
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА
СССР
имени
В. И. ЛЕНИНА





у Мінску гасціла дэлегацыя Усенароднага камітэта балгара-савецкай дружбы. Госці агледзелі сталіцу Беларусі і пабывалі на Мінскім аўтамабільным заводзе.
На здымку: кіраўнік дэлегацыі Усенароднага камітэта балгара-савецкай дружбы, член ЦК Балгарскай камуністычнай партыі Цола Драгойчава выступае перад мінскімі аўтазаводцамі.

Фота У. Лупейкі.

Вітаю вас, беларускія жанчыны!

ЯРАДА, што маю магчымасць вітасць вас, беларускія жанчыны, на вашай роднай зямлі. Я рада, што могу выказаць вам ад імя жанчын Балгары самая сардэчнія пажаданні.

Нашы народы звязвае даўняя шчырая дружба. Мы вучымся ў вас, мы ганарымся вами.

У цяжкія гады другой сусветнай вайны мы сачылі за герайчнай барацьбой беларускага народа за сваё вызваленне, за вызваленне сваёй Радзімы. Мы захапляліся мужнасцю беларусаў, якія ў цяжкую часіну не апусцілі рукі, а ўзялі ў іх зброю праўды.

Я ўпершыню ў Мінску, але многа чула пра гэты цудоўны горад, узняты з руін. Спатрэбілася сапраўды герайчная праца, каб у кароткі тэрмін стварыць такую прыгажосць. У вашым горадзе шмат зеляніны, паветра, святла і прасторы, у ім лёгка дыхаецца. Такое адчуванне прыходзіць яшчэ ад того, што тут жывуць простыя, ветлівія і гасцінныя людзі.

Мы наведалі музей гісторыі Айчыннай вайны, музей вашай доблесці і славы; былі на аўтамабільным заводзе, бачылі ваши велізарныя самазвалы; пабывалі ў політэхнічным інстытуце; глядзелі ў тэатры ваш цудоўны балет. І ўсюды нас сустракалі як самых лепшых сяброў. Мы шчыра крануты такой сустрэчай.

Уесь свет пераканаўся, што Савецкі Саюз — гэта вялікая дружная сям'я, дзе ўсе рэспублікі дапамагаюць адна другой. У гэтым ваша сіла, у гэтым ваша слава.

Мы — ваши браты і сёстры — адчуваём сябе членамі вялікай сям'і сацыялістычных краін, на чале якіх ідзе Савецкі Саюз. Мы ганарымся, што, менавіта, ваша краіна з таким поспехам штурмуе Космас, што ваша краіна растапіла лёд халоднай вайны.

На першай старонцы вокладкі малюнак А. Кашкурэвіча; на чацвёртай — малюнак І. Давідовіча.

І ў нас за апошнія гады адбылося нямаля знамянальных перамен у жыцці ўсяго народа, а асабліва жанчын. Усе дарогі адчынены перад імі ў науку, мастацтва, літаратуру, прамысловасць.

Цяпер нікога не здзіўляе, калі ў нас на заводзе ўбачаецца жанчыну-інжынера, калі жанчына сядзіць ля штурвала самалёта або камбайна, працуе за сталом вучонага.

Жанчыны дабіліся заваёў, якія маюць рашаюче значэнне для іх жаночай годнасці, для іх, як маци, грамадзянін і працаўніц.

Для жанчын краін, якія будуюць сацыялізм, пытанне аб раўнапраўі — даўно вырашанае пытанне. Нашы намаганні павінны быць аддадзены барацьбе за мір. Гэта наш свяшчэнны абязядак.

Мы павінны патрабаваць міру да таго часу, пакуль усе сілы і гроши, якія цяпер ідуць на ўзбраенне, не будуць выкарыстаны для таго, каб зрабіць жыццё чалавечства лепшым.

Жыццё — гэта саме цудоўнае. Мы не хочам мірыца з тым, што яму пагражает разбурэнне.

Дзеля гэтай мэты жанчыны ўсяго свету аб'ядноўваюцца разам, каб разам ісці ў паход за мір. Жанчыны — гэта вялікая сіла. Нас многа — палаўна чалавечства.

Мы стаім на парозе новага, 1960 года.

Мне хочацца пажадаць вам, беларускія жанчыны, каб вы па-ранейшаму працягвалі справу таварышаў, якія не пашкадавалі жыцця за сваю Радзіму.

Каб высакародныя мірныя імкненні вашай краіны былі ўвенчаны поўным поспехам, каб вам ніколі не пагражала вайна.

Усім вам жадаем многа радасці і поспехаў у выхаванні камуністычнага пакалення, шчасця ў асабістым жыцці.

Няхай неба ваша будзе заўсёды чистым, а думкамі — светлымі.

Няхай будзе мір ва ўсім свеце!

Цола Драгойчава

Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина

ГОД ВЯЛІКІХ ЗДЗЯЙСНЕННЯЎ

Изв 15833

Пятро ГЛЕБКА

— З НОВЫМ ГОДАМ! З НОВЫМ ШЧАСЦЕМ!

На працягу многіх вякоў, можа нават з тых самых першых дат, калі грамадства пачало мераць час гадамі, чуюцца на зямлі гэтыя добрыя слова — з Новым годам, з новым шчасцем! Яны перадаюцца з вуснаў у вусны, ідуць ад сэрца да сэрца, як самыя лепшыя пажаданні чалавека чалавеку, як выражэнне спрадвечнай мары і няспыннага імкнення людзей да шчасця. Але шчасце... Што ж, бывала і шчасце — у сваім поступе наперад чалавек і некалі ведаў шчаслівія хвіліны натхнёной творчай працы, вялікіх адкрыццяў, сямейнай радасці... Толькі хвіліны гэтыя былі кароткія. Шчасце было скучое. Не паспяваў чалавек наталіць ім сэрца, як шчасце яго нае адбірапі, мянялі на золата і замыкалі ад сапраўднага яго творца ў жалезныя куфры і бетаніраваныя падзямеллі банкаў.

Так было скрэзь на зямлі, але так засталося далёка не ўсюды. Людскія дарогі да шчасця разышліся: там, дзе жыццём валодае нажыва, мара аб шчасці простага чалавека застаецца старой ілюзіяй; там, дзе гаспадарыць людская праца, новы год сапраўды прыносіць новае шчасце. Тут чалавек стаў поўным валадаром сваёй крылатай мары.

Мне ўспамінаецца канец 1958 года. Напярэдадні XXI з'езду Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза вынес на ўсенароднае абмеркаванне тээзісы даклада М. С. Хрущова аб кантрольных лічбах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады. У грандыёзную праграму разгорнутага будаўніцтва камуністычнага грамадства бадай кожны савецкі чалавек, зыходзячы з магчымасцей свайго прадпрыемства або калгаса, сваёй лабараторыі ці навуковай установы, уносіў папраўкі і дадаткі. Народ, пад кіраўніцтвам роднай партыі, сам тварыў план свайго шчасця, сам уласбляў сваю мару ў вялікасныя лічбы сямігадовага плана.

І вось мінуў год. Народ ператварыў сваю крылатую мару ў цудоўную рэчаіннасць. Вялікі план першага года сямігодкі не толькі выканан, а і перавыканан. Радасна, што ў дружнай працоўнай сям'і савецкіх народаў з палымнім творчым уздымам працавала і наша рэспубліка. План выпуску працэсовай прадукцыі перавыканан прыблізна на 5 працэнтаў, пры гэтым агульны аўём вытворчасці перасягнуў узровень 1958 года на 13 працэнтаў. Добрых поспехаў дабіліся і работнікі сельскай гаспадаркі Беларусі. Ужо ў другой палове лістапада яны датэрмінова выканалі планы продажу дзяржаве збожжа, мяса, малака, яек, фруктаў і іншых сельскагаспадарчых прадуктаў.

Я назваў толькі некалькі лічбаў і фактаў, якія, можа быць, і мала што гавораць сэрцу. Але варта толькі ўдумацца ў іх, паразаць з мінулым, каб за гэтымі сухімі данымі паўсталі жывая справа народа, яго творчае гарэнне, яго няспынны рух услед за марай або шчасці да сапраўднага вялікага шчасця. Даволі толькі прыгадаць, што наша краіна атрымлівае цяпер за два тыдні столькі нацыянальнага даходу, колькі царская Расія атрымлівала за год, каб зразумець і адчуць, у якіх велізарных маштабах павялічыліся матэрыяльныя рэсурсы людскага дабрабыту, як пашырыўся грунт для шчаслівага, радаснага жыцця.

Зразумела, шчаслівае жыццё далёка не абмяжоўваецца адным матэрыяльным дабрабытом. Каб адчуць паўнату шчасця, чалавеку патрэбны смелыя дзярзанні, широкі пра-

стор для дзейнасці, поспех у любімай справе, падтрымка сяброў, радасць блізкіх людзей, светлыя гарызонты іхній будучыні... Хіба ж не гэтага мы жадаем, калі звяртаемся да людзей з навагоднімі павіншаваннямі — з Новым годам, з новым шчасцем?

І мінулы 1959 год не ашукаў нашых надзеяў і ў гэтым сэнсе. Ён адзначаны такімі дзёрзкімі перамогамі розуму і працы савецкіх людзей, як міжпланетная аўтаматычная станцыя і касмічныя ракеты, як атамны ледакол і першакласныя турбавінтовыя самалёты.

Не можам мы паскардзіцца і на тое, што мінулы год не адкрыў нам яшчэ больш широкіх прастораў для дзейнасці. У строй уступілі новыя фабрыкі і заводы, новыя электрастанцыі і шахты; асвоены многія тысячи гектараў новых земель; пабудаваны светлыя дамы і школы. А калі так, значыць, кожны савецкі чалавек меў поспех у любімай работе, меў і падтрымку сваіх сяброў. Аб гэтым найбольш яскрава сведчыць пачын В. Гаганавай, які падхапілі ва ўсіх канцах нашай краіны. Аб гэтым гавораць і многія тысячи брыгад камуністычнай працы, правілам паводзін і работы якіх стаў дэвіз: адзін за ўсіх і ўсе за аднаго.

Не адзялілі мінулы год і радасцю нашых блізкіх і дарагіх людзей. Дарослыя з натхненнем працавалі з намі плячо ў плячо, малыя з поспехам вучыліся ў школах, старыя спакойна карысталіся заслужаным адпачынкам, і ўсе мы сумесна цешымся нашай работай і здабыткамі і яшчэ з большай надзеяй і ўпэўненасцю глядзім на светлыя гарызонты нашай будучыні.

Праўда, курныя воблакі з заходу плаваюць яшчэ на неба-краі, але барометр ўсё больш паказвае на «ясна». Паслядоўная міралюбівая палітыка Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада прыносіць свае плады. Паездка М. С. Хрущова ў Злучаныя Штаты Амерыкі адкрыла і паказала народам рэальну перспектыву мірнага сусідавання краін з рознымі сацыяльна-эканамічнымі сістэмамі, пасяліла ў сэрцах людзей надзею на саме дарагое — на мір.

Пачаўшыся найвялікшай падзеяй гісторычнага значэння — XXI з'ездам нашай ленінскай партыі, які накрэсліў велічную праграму камуністычнага будаўніцтва, акрыліў ёю мару на-рода і натхніў яго на ператварэнне яе ў жыццё, — 1959 год быў годам вялікіх здзяйсненняў ва ўсіх галінах жыцця і працы. Мы з узехай і пашанай аглядаем яго здабыткі, але ў думках сваіх жывем ужо ў будучым. Работнікі сельскай гаспадаркі Канстанцінаўскага раёна Сталінскай вобласці ма-раць атрымаць з гектара 200 пудоў збожжа. Харкаўскія трактары будаўнікі задумалі ў два разы павялічыць скорасць трактара. Калгаснікі арцелі імя Леніна Кобрынскага раёна жывуць думкай, каб вырасці на кожны гектар па 1300 цэнт-нерай зялёной кукурузнай масы.

У кожнага савецкага чалавека ёсьць свая запаветная мара, здзяйсненне якой ён хоча ахвяраваць свайму народу. У гэтым і ёсьць найвялікшае шчасце будаўніка камуністычнага грамадства. І савецкія людзі, упэўненыя ў ператварэнні сваіх мар у сапраўднасць, ад чыстага сэрца вітаюць адзін другога:

— З НОВЫМ ГОДАМ! З НОВЫМ ШЧАСЦЕМ!

Чырвоны змагар

Гутарка са старшынёй Савета народнай гаспадаркі БССР
А. М. Тарасавым

УСЁ, што робіца ў нашай краіне, усё, да чаго за-клікае партыя, савецкія людзі ўспрымаюць з ухваленнем, таму што давяраюць партыі, бачаць у кожным мэрпрыемстві ўрада нястомныя клопаты аб шчасці народа. Пастанова Савета Міністраў СССР і ЦК КПСС «Аб мерах па павелічэнню вытворчасці, расшырэнню асартыменту і паліпшэнню якасці тавараў культурна-бытавога прызначэння і гаспадарчага ўжытку» — яшчэ адзін доказ штодзённых клопатаў аб дабрабыце працоўных. Такая ж самая пастанова прынята і ў нашай рэспубліцы.

Перш за ёсё трэба адзначыць, што нашы прадпрыемствы ўжо цяпер выпускаюць шмат патрэбных і карысных у побыце рэчаў. У гэтым годзе, напрыклад, у рэспубліцы выпушчана на 1878 мільёнаў рублёў культурна-бытавых і гаспадарчых тавараў: амаль на дваццаць працэнтаў больш, чым у мінульым.

Усё ж растучы попыт насельніцтва на гэтыя тавары задавальняеца няпоўнасцю. Не заўсёды ў магазінах можна купіць швейныя машыны, піяніна або такую простую рэч, як мясарубку. Мала прадаецца добраі пасуды, прыгожай зручнай мэблі.

Што ж будзе зроблена ў рэспубліцы прадпрыемствамі Саўнаргаса ў 1960 годзе? Вы-

пук розных тавараў культурна-бытавога і хатняга ўжытку ўзрасце да 2210 мільёнаў рублёў, больш чым на падзаре мільярда рублёў дадуць тавары прадпрыемствы Саўнаргаса БССР.

Чытакоў жаночага часопіса «Работніца і сялянка», напэўна, цікавіць, што з гэтых тавараў можна будзе купіць у бліжэйшы час?

Аршанскі завод швейных машын парадуе жанчын новай нажной машынай «Экстра», на якой можна выконваць розныя аперацыі. Цяжкія чыгуначныя дэталі ў ёй — ножкі, бакавіны — заменены драўлянымі; машына мае зручную шафку. Дзвесце тысяч таких машын неўзабаве паступіць у продаж.

Адным з аршанскіх заводаў асвоена вытворчасць новых мясарубак. Яна мае падстаўку, не прыкручуецца, а ставіцца на стол.

Беларускія тэлевізары і радыёпрыёмнікі вядомы далёка за межамі рэспублікі. У будучым годзе нашы радыёзаводцы пачнуть выпускавы новыя малагабарытныя радыёпрыёмнікі. Двухдышяпазонны прыёмнік на падправадніках будзе забяспечвацца энергіяй ад батарэі, а не ад электрасеткі. Ён вельмі эканамічны, зручны ў дарозе, у любой мясцовасці, дзе няма электрычнасці. І каштаваць такі прыёмнік будзе не больш 500 рублёў.

Сто дваццаць тысяч шыро-

кавяшчальных радыёпрыёмнікаў і радыёпрыёмнікі вырабіць Мінскі завод. Асабліва хochaца расказаць аб радыёпрыёмніку першага класа «Беларусь-59». У ім клавітурная настройка, тонрэгістр з пяццю клавішамі, націскаючыя якія можна аўтаматычна пераключаць прыёмнік на патрэбную перадачу. Напрыклад, калі ёсць жаданне паслухаць музыку, дастаткова націснуць клавіш, дзе ўказаны «сімфанічная музыка», і прыёмнік аўтаматычна пераключаецца.

Інжынерна-тэхнічны персанал радыёзавода шмат працуе над паліпшэннем тэлевізара-камбайна «Беларусь-5» з тым, каб павялічыць экран. Завод выпусціц дзесятнаста тысяч тэлевізараў. Паралельна з гэтым Мінскі электратэхнічны завод асвойвае вытворчасць стабілізатораў для тэлевізараў.

Ужо ў бліжэйшы час на прылаўках магазінаў паявяцца новыя гадзіннікі Мінскага завода ў разнастайным афармленні. Жаночыя гадзіннікі «Зара» будуць выпускавы ў металічных і пазалочаных карпусах. Таўстаслойнае залачэнне захаваецца на працягу 15—20 год.

Вялікія задачы пастаўлены перад работнікамі дрэваапрацоўчых і мэблевых прадпрыемстваў. Больш чым на чверць мільярда рублёў паявіцца рознай прыгожай абстаноўкі для кватэр. Трэба сказаць, што інжынеры і канструктары пра-

вілі ў распрацоўцы новых узору мэблі шмат густу, выдумкі.


На Усесаюзной выстаўцы мэблі ў Маскве два з секцыйных набораў мэблі, вырабленых у Беларусі, атрымалі прэміі. Шмат выгод у быце стварае такая мэбля. Яна складаецца з уніфікованых шчытоў, якія змацоўваюцца металічнымі вінтамі. Яе лёгка разабраць і сабраць. Нашы фабрыкі асвойваюць трэсекцыйныя наборы, кожны з іх мае некалькі варыянтаў. Па жаданню можна сабраць, напрыклад, сакрэтнік, кніжную шафу, сервант, шафу для адзення, столік для тэлевізара, адкідны ложак або камоду, столік для радыёпрыёмніка, паліцы кніжныя, шафку для пасуды і г. д. У кожным наборы восем розных рэчаў. Такім чынам, не набываючы новай мэблі, можна мянуть абстаноўку пакоя.

Такую мэблю хутка пачнеть выпускавы Гомельскі дрэваапрацоўчы камбінат, Рэчыцкі фанерамэблевы камбінат.

На 215 тысяч рублёў электраасвятляльных прыбораў: люстры, бра, настольныя лямпы, плафоны выпускавы Лідскі завод электробытавых рэчаў.

Гаспадын парадуе і разнастайнасць пасуды — эмаліраванай, шклянай, фарфора-фаянсавай, абедзенных прыбораў з нержавеючай сталі, мноства новых мадэлей скургалантарэй. Фотаапараты атрымалі новы фотапавелічальнікі. Для дзетвары на прадпрыемствах Саўнаргаса будзе выпускавы шмат цікаўных гумавых, пластмасавых і металічных цацак.

Калектывы прадпрыемстваў з захапленнем выконваюць пастанову партыі і ўрада аб паліпшэнні вытворчасці культурна-бытавых і гаспадарчых тавараў, таму што ўсё гэта робіцца для народа, для яго шчасця.



←
Віцебскі дывановы камбінат.
Ніна Сапрыкова ўкладае гатовыя дываны.
Нормы выконвае на 140—150%.
Фота Л. Эйдзіна.

→
Калектыв Аршанскага завода «Чырвоны змагар» прыступіў да масавай вытворчасці беспрыцісковых бытавых мясарубак. На здымку: перадавая зборшыца цеха шырспажкі Святлана Русакова на зборцы новых мясарубак.

Фота У. Лупейкі.





А. Казакова.

Падыходзіць к канцу яшчэ адзін год, 1959-ы... Ён быў для нас зманіальны. Першы год сямігодкі! Радасна ўсведамляць, што ў поспехах гэтага года ёсьць і частачка маёй працы. Гэта 4447 кілаграмаў малака,

МОЙ ПАДАРУНАК

Уся наша птушкафера змяшчаецца ў адным невялікім доміку. Тут некалькі аддзяленняў. Першое—матачнае, дзе знаходзяцца куры белай легорнскай пароды. Яйкі ад іх ідуць на інкубацию. Ёсьць аддзяленне для маладняку, адкормачнае. Маленкі з выгляду домік, а больш шасцісот курэй умешчае.

У птушніку чиста, светла. Свой працоўны дзень я начынаю з того, што адчыняю ўсе вокны, лазы, каб праветрыць памяшканне. Птушка выходит зі дверы, дзе цэлы дзень корпаецца ў кучах гравію і крэйды. Калі куры нясуцца, гэтыя кучы растаюць, як снег пад веснавым сонцем, толькі паспявай падвожіць. І гэта зразумела. Не будзе крэйды, з чаго ўтворыцца шкарлуціна яйка? А гравій, як жорны ў млыне, перацірае корм.

Сабраўшы яйкі, я чышчу памяшканне, рыхтую мешанку.

Вядома, кожную жывёлу трэба добра карміць, а птушку асабліва. Ёй патрэбны кармы, багатыя на бялкі, вітаміны, фосфор, ёй падавай жывёльныя кармы, рыбін тлушч, нават дрожджы.

Дайце дрэнныя кармы нясушкам—іх яйкі не змогуць ісці на інкубацию, бо з іх не выведуцца птушаняты.

У нас кармам надаецца вельмі вялікая ўвага. Для маленкіх куранят здробняю прарошчаны ячмень, даю

ВЕРЫЦЬ У СВАЕ СІЛЫ

атрыманага сёлета ад кожнай замацаванай за мной каровы за дзесяць месяцаў. Дабілася я гэтага нялёгкай працы.

... Успамінаецца сход калектыву нашага саўгаса ў начатку года, на якім прысутнічаў сакратар аблкома партыі тав. Лабанок. Далі мне слова. Усталі, расказала аб tym, як працую, і ў канцы дадала, што бяру на сябе на гэты год конкретнае абавязацельства—атрымаць ад кожнай замацаванай за мной каровы па 4500 кілаграмаў малака.

Тав. Лабанок перабіў мяне.

— Анастасія Нікіцічна,—гаворыць,—не пазнаю вас. Вы ж можаце атрымаць ад каровы па шэсць тысяч кілаграмаў малака!

Падумала я, прыкінула ў памяці.

— Не,—кажу,—не хачу кідаць свае слова на вечер. Шэсць тысяч не асілю, а пяць з палавінай тысяч кілаграмаў ад каровы, бадай, надаю.

Як гаворыцца, узяўся за гуж, не кажы, што не дуж. Вырашила так: ні кроку назад, паколькі дала слова. А хіба можна адступаць ад сваіх слоў, калі заключыла спаборніцтва

з такой славутай даяркай, як Галубцова з саўгаса «Рэканструктар» Талачынскага раёна? Была яна ў мяне нядаўна ў гасцях. Пагаварылі мы з ёй шчыра, падзяліліся вопытам. А як жа інакш? Дзялюся я сваім вопытам работы не толькі з ёй, а і са сваёй сяброўкай Валянцінай Клес. Добрая ў нас з ёй дружба. Спачатку яна ішла ўперадзе. У красавіку, напрыклад, я атрымала ад каровы па 1290 кілаграмаў малака, а яна — па 1310, а ў маі ў мяне было 1806 кілаграмаў, а ў ле — 1661.

Вось так і працуем, з аганьком, з пачуццём доброй працоўнай зайдзрасці, з верай у свае сілы і з верай у сілы таго, з кім спаборнічаем.

Хочацца сказаць, што на дасягнутым спыняцца не збіраюся. Уперадзе — другі год нашай сямігодкі. Думаю, што ў новым годзе даб'юся яшчэ лепшых паказчыкаў у рабоце. Так патрабуюць ад нас партыя і народ.

А. Н. КАЗАКОВА,
даярка саўгаса «Полымя»
Сенненскага раёна.

сечаную крапіву, муку з сухіх ялінок. На зіму для птушкі нарыйтоўваю размолатую канюшыну.

Куркі ў нас добрыя, люба паглядзець. Летась кожная знесла па 100 яек. А сёлета атрымаю па 140 яек. Гэта будзе майсці скіплым падарункам Пленуму ЦК КПСС.

Ф. І. ЦІХАНОВІЧ,
птушніца налагаса «Сталінскі
шлях» Лагойскага раёна.

РАДАСЦЬ ПРАЦЫ

У Тарэсі была вялікая радасць. Магчыма чужому чалавеку гэта смешна — так радавацца ад того, што напралілася хворае парася. А Тарэса радавалася. Не дарэмна яна бегала да ветурача, давала парасяці лякарствы, клапатліва ўкрывала яго.

— Ой, якая я шчаслівая, — гаварыла дзяўчына. — Я ж так баялася, так баялася. — У голасе яе чулася тая радасць, якую прыносиць чалавеку праца.

Яна радавалася і таму, што яе клопаты, яе адданасць любімай справе не дарэмныя. У гэты момант Тарэсі ўспомнілася ўсё: і як яна выступала на сходзе працаўнікоў саўгаса, дзе гаварыла аб магчымасцях атрымліваць больш маладняку, і як узяла самае высокое абавязацельства, і як некаторыя свінаркі смеючыся гаварылі: «А не сорамна будзе, калі не стрымаеш слова? Падумай, што ты гаворыш!», а яна ім у адказ смела і рашуча адказала: «Стрымаю».

Вось чаму Тарэся так баялася за жыщё парады. Цяпер яна смела, не саромеючыся можа глядзець у очы таму, каму давала слова, можа ганарыцца сваімі дасягненнямі.

А вынікі яе працы і сапраўды значныя. Дзяўчына абавязала ў гэтым годзе, першым годзе вялікай сямігодкі, атрымаць 500 галоў маладняку. А яна ўжо атрымала 560, па 20 парасята ад кожнай асноўнай свінаматкі. Больш 300 парасята перадала ў групы на дагадоўванне. Кожнае з іх важыла 14—15 кілаграмаў.

Да прадстаічага Пленума ЦК КПСС Тарэся ўзяла павышанае абавязацельства: атрымаць на 100 парасята больш, чым гэта было прадугледжана. Свае слова Тарэся стрымае. У гэтым ёй дапамогуць яе стараннасць, настойлівасць, вялікая любоў да сваёй працы.

Загарэлася светло. На свінаферме пачаўся працоўны дзень, поўны клопатаў і мітусні. Тарэся Адамовіч разам з усімі ўзялася за работу. Пажадае жа ёй поспехаў.

Я. КЫТКІН

Саўгас «Перамога»
Ашмянскага раёна.

*Наша
поймі*

Здорав!



— Скарачэнне рабочага дня прымусіла нас быць больш патрабавальнымі да сябе, разлічваць кожны рух, — гаворыць Маша Маджара.

СПАЧАТКУ гудок, які азначаў канец змены, заставаў людзей знянацку: вельмі ўжо непрывычна было канчаць работу на цэлую гадзіну раней звычайнага. Прыводзіліся ў парадак рабочыя месцы ля станкоў, запіраліся пісьмовыя сталы ў аддзелах, і бурны паток трактаразаводцаў накіроўваўся да прахадной. І часта можна было пачуць: — Лішняя гадзіна, вольная ад работы, — гэта здорава!

Жанчыны сямейныя накіроўваліся ў магазін па пакупкі, потым дадому. Дзяўчата збіраліся шумнымі чародамі і вырашалі складаную «праблему»: як правесці рэшту дня. Тыя, хто займаецца ў школах, інстытутах, тэхнікумах, ішлі знарок не спяшаючыся, падкрэсліваючы гэтым — можна не спяшыцца — у запасе цэлая гадзіна.

Адна гадзіна! Шэсцьдзесят мінут! Як шмат гэта азначае! Мінскі трактарны завод перайшоў на сямігадзінны рабочы дзень у маі гэтага года. Многія спачатку хваливаліся: а ці здолее калектыву завода выконваць, як і раней, дзяржаўны план? А ці не саб'ецца рытм работы, ці не знізіцца ад скарачэння рабочага дня якасць прадукцыі? Была праведзена вялікая падрыхтоўчая работа. Кожны рабочы, кожны інжынер, тэхнік, служачы прадумваў арганізацыю сваёй працы, каб можна было скарыць рабочы дзень без урону для вытворчасці. І вось яны, першыя вынікі. Завод не толькі не пагоршыў свою работу, але, наадварот, прадукцыйнасць працы рэзка вырасла. Палепшылася якасць прадукцыі, сэканомлена шмат дзяржаўных сродкаў.

4 А кожны работнік завода атры-

маў лішнюю гадзіну для адпачынку, вучобы.

Мы вырашылі пагаварыць з людзьмі, паглядзець, што прынесла з сабой скарачэнне рабочага дня.

Маша Маджара, токар інструментальнага цеха, заканчвала работу. Да канца засталіся мінuty, але Маша ўважліва сочыць за работай станка. У яе кожная мінuta на ўліку. Інструмент заўсёды ў парадку, кожны разец ляжыць на пэўным месцы. Вось таму і выконвае Маша па паўтары-дзве нормы за дзень.

— Скарачэнне рабочага дня прымусіла нас быць больш патрабавальнымі да сябе, разлічваць кожны рух, — гаворыць яна. — І потым, неяк больш сабрана сябе адчуваеш.

У Машы шмат спраў. Яна групкамсорт, а гэта адказны пост. Апрача таго, Маша вельмі любіць спорт. Яна ўжо мае першы разрад па стральбе з віントоўкі.

— Мне лішняя вольная гадзіна вельмі і вельмі дарэчы, — гаворыць Маша. — Цяпер ёсць магчымасць больш часу аддаваць спорту, вучобе, — бо я рыхтууюся паступіць у тэхнікум. Лішнюю гадзіну пасядзець за книгай або правесці ў ціры — гэта цудоўна!

У суседнім, прэсавым цеху мы сустрэлі майстра фарбавальнага аддзялення Ольгу Данілаўну Зуеву. Яна давала апошнія ўказанні другой змене.

— Што дae скарачэнне рабочага дня на адну гадзіну, я, бадай, адчуваю больш за іншых, — усміхаючыся сказала Ольга Данілаўна Зуева. — Я ж з'яўляюся членам заводскай камісіі па работе сярод дзяцей. Вось нядыўна прыйшла ў адзін з дзіцячых садоў. У гэты час бацькі якраз дзяцей

забіrali. Адна маці і гаворыць, што паспела ўжо і абед прыгатаўца і пакой прыбраць.

Ольга Данілаўна Зуева — ветэран завода. На яе вачах раслі заводскія карпусы, дамы жылога пасёлка. Многіх трактаразаводцаў ведае яна: Ольга Данілаўна стары прафсаюзны актыўіст. У яе абавязкі ўваходзіць шэфства над дзіцячымі садамі і яслімі. Зуеву цікавіць усё: і як дзеці харчуюцца, і на чым спяць, і чаму іх вучаць. Асабліва многа клопатаў у яе напярэдадні свята. Падводдзяцца вынікі сацыялістычнага спаборніцтва паміж работнікамі дзіцячых устаноў. Але гэтым не абмяжоўваюцца абавязкі члена камісіі па работе сярод дзяцей. Іншы раз прыходзіцца настойліва дабівацца вырашэння таго ці іншага пытання ў гаспадарнікаў завода. Пры яе актыўным садзейнні дзіцячыя сады № 54 і № 41 атрымалі дадатковыя памяшканні. Зраз Ольга Данілаўна і іншыя актыўісткі дабіваюцца памяшкання для групы падоўжанага дня.

Разам з Ольгай Данілаўнай мы ішлі па вуліцах пасёлка. Калі дзіцячага сада было шумна. Многія маці прыйшли па дзяцей. Вось Лідзія Бомбераўа, інжынер завода. Яна выходзіць з дзіцячага сада з сынам. Ён весела бяжыць уперад.

— Віця, не спяшы, — гаворыць яму Лідзія Васільеўна, вітаючыся з намі. Выслушаўши наша пытанне аб tym, што дало ёй скарачэнне рабочага дня, яна ўсміхаецца:

— На гадзіну раней сына магу ўбачыць, — і дадае: — Гадзіна вольнага часу для працуючай жанчыны шмат азначае. Апроч работы, мне, як дэпутату гарадскога Савета і члену рэвізійнай камісіі абкома партыі, шмат даводзіцца затрачваць часу на грамадскія справы. Я ўзначальваю на заводзе дэпутацкую групу гарсавета. Часта мы збіраемся, каб вырашыць розныя надзённыя пытанні. Ужо ў гэтym годзе рыхтавалі да сесіі гарсавета пытанні жыллёвага будаўніцтва, грамадскага харчавання, аховы здароўя.

За работай і грамадскімі спраўамі нельга забываць і сям'ю. Муж мой працуе і вучыцца, так што выхаваннем двух сыноў прыходзіцца, у асноўным, займацца самой. Асабліва шмат клопатаў

са старэйшым сынам — Славам. Ен у мяне вучань першага класа. За ім трэба асабліва сачыць.

Не хочацца адставаць і ад жыцця. Трэба ж і навінкі літаратуры не празываць, і ў кіно добрую карціну паглядзець. Вось і выкроїваеш, бывала, час на ўсё гэта. А цяпер прыбавілася гадзіна штодзённа, або 7 гадзін у тыдзень. Гэта вельмі дарэчы. Іх вось мне раней і не хапала.

Позней восенню хутка цямнее. Успыхваюць агні ў вокнах. У святле ліхтароў іскрыцца дробная імжа. Народу на вуліцах пасёлка прыбавілася: людзі адпачылі пасля работы і цяпер спяшаюцца ў клуб, у кіно, у бібліятэку, проста ў гості да сяброў. Мы зайшлі ў бібліятэку, у чытальную залу. Цішыня. Мяккае свято настольных лямп. За сталамі людзі розных узростаў, розных професій.

Вось Аня Хілімон, токар цэха задніх мастоў. На стале каля яе стосік падручнікаў. Аня рыхтуецца да чарговых заняткаў у інстытуце.

— З лютага гэтага года, — рассказала нам Аня, — наш цэх перайшоў на сямігадзінны рабочы дзень. Адна гадзіна — як быццам і нямнога. Але колькі спраў можна зрабіць! Мне, напрыклад, яна дазваляе не толькі працеваць і вучыцца, але і больш займацца спортом. Што датычыць вытворчасці, то ўшчыльненне рабочага дня прывяло да больш зладжанай арганізацыі працы. Выпрацоўка не толькі не знізілася, але, наадварот, павысілася. Калі раней за 8 гадзін я рабіла 100—110 дэталей за змену, то цяпер вырабляю па 120—130 штук.

Аня працуе на заводзе ўжо каля пяці год. За гэты час яна атрымала высокую кваліфікацыю. Але не толькі дасканала валодаецца прафесіяй токара хацелася ёй. Дзяўчына марыла стаць творцам новых машын — верных памочнікаў чалавека ў барацьбе з прыродай. Мара прывяла яе ў інстытут механизациі і электрыфікацыі сельской гаспадаркі. Так Аня Хілімон стала студэнткай. Апрача гэтага, Аня вельмі любіць спорт, асабліва лёгкую атлетыку. Яна прымала ўдзел у заводскай і Усебеларускай спартакіядах. А хіба можа яна стаяць у баку ад кіпучых спраў? Такі ўжо ў яе харектар, такі яе дэвіз — не стаяць у баку ад жыцця, а быць у самой яго гушчы. Цяпер Аня ўдзельнічае ў спаборніцтве за ганаровае званне ўдарніка камуністычнай працы. Можна не сумнівацца, што яна яго заваюе.

— Вядома, ўсё гэта спалучаець

вельмі цяжка, — задуменна гаворыць Аня. — Але цяжкасці на тое і існуюць, каб іх пераадольваць. Наш урад, наша партыя скрацілі рабочы дзень на адну гадзіну. Гэта вялікі падарунак. Пастараюся выкарыстаць вольны час так, каб стаць яшчэ багацей ведамі, сілай, бадзёрасцю і працеваць яшчэ лепш.

Пройдзе нямнога часу, і ў нашай краіне будзе самы кароткі рабочы дзень.

Г. ВЯРХОУСКІ,
Е. ХАНІНА



— Што дae лішняя гадзіна, я, бадай, адчуваю больш за іншых, — сказала Ольга Данілаўна Зуева. (Здымак уверсе). Лідзю Бомбераву мы засталі ў дзіцячым садзе № 16. Яна прыйшла па свайго сына Віцю.

— Лішнюю гадзіну можна выкарыстаць на падрыхтоўку да заняткаў, — гаворыць Аня Хілімон.

Фота С. ВЫГОЦКАГА.

Мара вядзе

Першая ў працы

Перад начальнікам аддзела кадраў стаць стройная высокае дзяўчына.

— Я з Кастрамы. Прыехала ў Мінск вучыцца. Скончыла курсы інструктараў фізічнай культуры. Сабралася ад'язджаць дадому, але перадумала... Вырашила застасца працеваць на камвольным камбінате. Прымеце?

— З ахвотай, але... няма куды. У нас ужо ёсьць работнікі па фізкультуре. Камбінату не хапае спецыялістаў, работнікаў вытворчасці.

— Таму я і прыйшла да вас. У Кастраме працеваала на тэкстыльнай фабрыцы «Сцяг працы».

— Хто вы па прафесіі? — адразу ажывіўся начальнік.

— Роўнічніца.

— З гэтага трэба было і пачынаць. Давайце дакументы!

Так паступіла Ніна Мацвеева працеваць у роўнічны цэх Мінскага камвольнага камбінаты.

Энергічная, ініцыятыўная дзяўчына з першых дзён горача ўзялася за работу.

Ніна рэгулярна перавыконвала нормы. І ўесь час над яе машынай лунаў чырвоны вымпел. Фатаграфія дзяўчыны паявілася на Ганаровай дошцы перадавікі вытворчасці. Але не ў харектары Ніны было захапляцца ўласнымі дасягненнімі.

— Уся брыгада, уесь цэх павінны перавыконваць план. Вось калі б кожная вопытная роўнічніца навучыла маладую... — марыла Ніна. І сама навучыла складанай прафесіі некалькі маладых работніц. Часта, скончышы змену, яна заставалася ў цэху, уважліва сачыла за працай сваіх вучаніц, аказваючи ім практическую дапамогу.

Роўніца — гэта тонкая, шырынёю ў некалькі міліметраў, доўгая стужка валокнаў шэрсці. Яна праходзіць праз спецыяльныя машыны, дзе апрацоўваецца, выраўніваецца яе паверхня. Работніца-роўнічніца рэгулюе ход машыны, сочыць, каб не было абрываў стужкі. Роўніца паўзе па чорнай фонавай дошцы. Гэта добра для светлых тканін. Але калі ідзе чорны бастон ці кавяркот, то цяжка своечасова зауважыць абрыв. У выніку атрымліваецца брак.

— Гэта трэба ліквідаваць! — цвёрда вырашила Ніна. І вось яна прапанавала пафарбаваць адзін бок дошкі ў белы колер, каб можна было мяняць фон у залежнасці ад колеру тканіны, якая ідзе ў машыну. Гэта

была яе першая рацыяналізатарская прапанова. Цяпер іх пяць.

Мы бачым фатаграфію дзяўчыны на дошцы рацыяналізатараў. Ніна Мацвеева член наўкова-тэхнічнага таварыства, яна першая на камбінаце жанчына-рацыяналізатар.

Майстар спорту

Ніна з дзяцінства захаплялася спортом. Добра плавала, хутка хадзіла на лыжах. Па скораснаму бегу на каньках у яе быў першы разрад. Словам, гэта была рознабаковая здольная спартсменка. Больш за ўсё Ніну захапляў веласіпед. Рэгулярна трэніравалася маладая спартсменка пад кірауніцтвам Антона Васільевіча Плашчынскага.

У 1954 годзе яна ўвайшла ў асноўны склад зборнай каманды Беларусі па веласіпеднаму спорту.


Запаветнай марай Ніны было выканань норму майстра спорту СССР. Для гэтага трэба было паказаць у гонцы на 50 кіламетраў час — адну гадзіну вясеннаццаць мінут трыццаць секунд. Першым дабіцца такога высокага выніку, Ніне прышлося вельмі шмат папрацаваць над тэхнікай, скарасной выносілівасцю, навучыцца правільна размяркоўваць сілы на дыстанцыі. Толькі за адзін сезон Ніна наездзіла на веламашыне



На п'едэстале пераможца II Спартакіяды народаў СССР капітан каманды Мінскага камвольнага камбіната майстар спорту Ніна Мацвеева.

Фота Церахава.

6



Камсамолка ткачыха Мінскага камвольнага камбіната Сцяпаніда Стрэльцевайтэ дае прадукцыю толькі выдатнай якасці і выконвае норму на 115—120 прац.

Прысвячоцца дзяўчынам Мінскага камвольнага камбіната.

Анатоль АСТРЭЙКА

АЙ, СОНЕЧНАЯ ВУЛІЦА...

К палацам дрэвы туляцца
Зялёная галавой.
Ай, Сонечная вуліца,
Сардзны неспакой!

Хлапец з багатай Случчыны,
Як песня, малады,
З тваёй красой заручаны
На доўгія гады.

Ткачыхі ўсе ў хусцінчаках,
Касынкавы прыбой...
Між іх адна дзяўчынка
Найлепшая сабой.

Хай паліць сонца у жнівені,
Іх абаіх пячэ,
Трымціць, нібы ад лівеня,
Ён ад яе вачэй.

Пяюць варштаты ткацкія,
Складаюць працы гімн.
Ай, мары вы юнацкія,
Быць добра маладым,

На Сонечнай на вуліцы
І працаўцаць і жыць.
Ай, Сонечная вуліца,
Цябе як не любіць!

звыш 6000 кіламетраў, па 50—60 кіламетраў у дзень. Гэта без уліку зімовых трэніровак.

Так, цяжкі шлях да майстэрства!

Нарэшце, надышоў доўгачаканы дзень. Ніна Мацвеева заняла першае месца ў 50-кіламетравай гонцы на прыз газеты «Советская Белоруссия».

— Віншую!
— З перамогай!
— З майстэрствам! — горача віншавалі Ніну сяброўкі.

З кожным годам раслі спартыўныя дасягненні работніцы камвольнага камбіната. З 1954 года Ніна Мацвеева нязменны прызёр першынства горада, рэспублікі.

Апрача асабістых трэніровак, Ніна вяла вялікую грамадскую работу ў веласіпеднай секцыі камвольнага камбіната. Займалася з маладымі спартсменкамі. Вучыла іх тэхніцы і тактыцы веласіпеднага спорту, перадавала свой вопыт. Хутка велагоншчыцы Мінскага камвольнага камбіната сталі ёднымі з лепшых у Беларусі

сярод каманд нізовых калектываў.

У 1959 годзе Ніна Мацвеева заваявала званне чэмпіёнкі Мінска. З раздзельнага старту на 15 кіламетраў у гонцы на прыз газеты «Советская Белоруссия» Ніна паказала 25 мінут 31 секунду.

Гэта ўжо новае дасягненне Беларусі!

За ўсю гісторыю веласіпеднага спорту ў рэспубліцы яшчэ ні адна спартсменка не дабівалася на гэтай дыстанцыі таго высокага выніку. Паспяхова выступаючы ў спаборніцтвах, Ніна цягнула за сабой усю каманду веласіпедыстак камвольнага камбіната, дапамагала сяброўкам на трэніроўках і ў спаборніцтвах.

Пачалася Усебеларуская спартакіяда. Паміж камандамі нізовых калектываў рэспублікі ішла ўпартая барацьба за права ўдзельнічаць у II Спартакіядзе народаў СССР. Пераможцам выйшаў дружны калектыв велагоншчыц Мінскага камвольнага камбіната.

Узмоцнена рыхтаваліся дзяў-

чаты да Спартакіяды. Ва ўпартых трэніроўках хутка праляцеў месяц. Надышоў жнівені. Масква. Узняты флаг II Спартакіяды народаў СССР. Спаборніцтвы пачаліся! На старт велагонкі выйшлі беларускія спартсменкі, работніцы Мінскага камвольнага камбіната: роўнініца Ніна Мацвеева, прадзільшчыца Іда Шэлегава, наборшчыца ідолак Ліда Дубатоўка, бракёр Наташа Вялічка. Вялікага поспеху дабіліся мінскія дзяўчыны. Яны заваявалі другое месца ў Саюзе.

Цяпер Ніна Мацвеева працуе памочнікам майстра роўніннага цэха. Нядыўна перасялілася ў добраўпарадкованую кватэру. З вокнаў яе пакоя відаць прыгожыя кварталы новых жылых дамоў Мінскага камвольнага камбіната. Квітніе жыццё навокал. І дзяўчына марыць...

Яна хоча стаць інжынерам, а ў спорце змагацца за званне чэмпіёнкі краіны.

Л. ВОБЛІКАЎ,
майстар спорту.

НА РАДАСЦЬ УСІМ НАМ

(Да шасцідзесяцігоддзя з дні параджэння Міхася Лынъкова)

НАШАМУ паважанаму Міхасю Ціханавічу Лынъкову споўнілася шэсцьдзесят год. Гэту гадавіну выдатнага празаіка, старэйшага пісьменніка-камуніста, вядомага грамадскага дзеяча і вучонага шырокага адзначае ўся наша грамадскасць, усе працоўныя Савецкай Беларусі. Усе добра ведаюць хвалючыя творы Міхася Лынъкова не толькі ў нас, але і далёка за межамі рэспублікі. Яго манументальны раман-эпапея «Векапомныя дні» стаў летапісам барацьбы беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Яго шматлікія апавяданні і навелы былі і застаюцца ўзорам мастацкага слова.

З імі наш чытак пазнаёміўся яшчэ ў сярэдзіне дваццатых гадоў. «Над Бугам», «Андрэй Лятун», «Чыгунныя песні» адразу сталі хрестаматыйнымі і выхоўвалі ў моладзі герайзм, які прынеслі з франтоў уздзельнікі грамадзянскай вайны, выхоўвалі герайзм працоўных будняў. Наступныя кнігі апавяданняў: «Саўка-агіцірнік», «На вялікай хвалі», «Баян» адлюстроўваюць калектывізацыю, перавыхаванне чалавека ў працэсе сацыялістычнага будаўніцтва.

На кожным этапе жыцця савецкага народа пісьменнік адгукаваецца новымі творамі. Яго творчасць характерызуецца глыбокай народнасцю і партыйнасцю. У гады Вялікай Айчыннай вайны Міхась Лынъкоў піша цудоўныя навелы «Астап», «Васількі», «Дзед Аўсей і Палашка». Адначасова з творамі, як кажуць, малых форм, апавяданнямі і навеламі, якія з'яўляюцца залатым фондам скарбніцы беларускай прозы, Міхась Лынъкоў стварае буйныя творы.

Міхась Лынъкоў не толькі выдатны пісьменнік, але і актыўны грамадскі дзеяч. Ён слуга народа, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. Доўгі час ён знаходзіцца ў кіраўніцтве Саюза пісьменнікаў БССР і СССР.

Міхась Лынъкоў адзін з тых, хто ўзначаліў усенародны рух барацьбы за мір. У складзе беларускай дэлегацыі ён неаднаразова ўдзельнічаў у работе асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку.

Шмат увагі аддае наш старэйшы пісьменнік выхаванию літаратурнай моладзі. Мне, як і кожнаму з нас, пісьменнікаў малодшага пакалення, хто ведае асабісту Міхася Ціханавіча, у дзень яго слаўнай даты хочацца падзяліцца з чыта-

чамі пачуццём вялікай удзячнасці і глыбокай павагі да юбіляра, чулага чалавека і нашага настаўніка.

Я ведаў Міхася Лынъкова яшчэ да вайны, калі вучыўся ў Мінскім педінстытуце імя А. М. Горкага.



Міхась Лынъкоў тады быў рэдактарам часопіса «Полымя» і рэдагаваў мае першыя юнацкія апавяданні. Строгі і патрабавальны рэдактар, Міхась Лынъкоў нярэдка рабіў праукі, заўгары, часам паказваў, што яму спадабалася. Вось аднойчы, помню, у майм апавяданні ён паказаў на такі абзац:

«Ляцела паходчая, светлая ноч. На ўсходзе днела. У цвяцені яблыня слухала маладых і скідала ім зверху па лістку цвету... А колькі пялестак на яблыні!.. А ва ўсім садзе!!..»

— Добра напісаны... Хораша гучыць, — сказаў Міхась Ціханавіч. — У каго сэрца — сухар, той не зразумее і не напіша...

Мне, маладому аўтару, тады зусім стала ясна неабходная ў творы рамантычная ўзнёсласць, якая спадабалася старэйшаму пісьменніку. Пазней я заўсёды імкнуўся, каб у маіх апавяданнях як мага больш было такога гучання.

Затым настала вайна. Вясной 1942 года я афармляўся ў рады Камуністычнай партыі. Помню, як я абрадаваўся, калі, будучы пад Москвой, дазваўся па радыё, што Міхась Лынъкоў у сталіцы. Я шукаў яго, як свайго роднага, адшукаў і папрасіў рэкамендацию ў партыю.

Міхась Ціханавіч быў у форме старшага батальённага камісара, а я быў артылерыст, старшы сержант.

— Вось, я табе пішу, — сказаў Міхась Ціханавіч, — ведаю цябе як здольнага пачынаючага пісьменніка, як сумленнага, дысцыплінаванага камсамольца, адданага Савецкай Радзіме і нашай Камуністычнай партыі.

Я падзякаваў за шчырыя слова і, вярнуўшыся ў полк, пакляўся апраўдаць вялікае давер'е старэйшых камуністаў. Ніколі не забудзеш тых, хто даваў рэкамендацию. А я рад, што мне выпала шчасце мець яе ад Міхася Лынъкова, атрымаць яе ў грозныя дні Айчыннай вайны. Гэта давер'е жыве і будзе жыць у майм сэрцы.

Пасля вайны мне даводзіца штодня сустракацца з Міхасём Ціханавічам Лынъковым на працы. Гэта праца ўмацавала яшчэ большую пашану да Міхася Лынъкова, як чалавека, як грамадскага дзеяча, і вялікага майстра мастацкага слова.

Калі Міхась Ціханавіч працаў над другой кнігай рамана «Векапомныя дні», ён шмат рассказваў мне пра свой замысел.

— Срэбранныя званочки... Срэбранныя званочки, — казаў ён пра аднаго героя рамана. — Яго немцы кінулі ў яму. Ён прыходзіць да свядомасці і чуе... Срэбранныя званочки! Гэта лядзяшыкі, прыгрэтыя пад сонцам, капаюць. Звоніць, капаюць ля яго галавы... І ён знаходзіць у сабе волю да жыцця. Я яму дапамагаю забіць немца. Выпаўзі з ямы. І потым выратоўваю. Яго сустракаюць партызаны. Вось, якая наша воля — воля бальшавіка. Я пакажу ў рамане, як чалавек з пакуты ідзе да вясны чалавечства.

У Міхася Ціханавіча валасы ўжо зусім белыя. Калі ён гаворыць гэта, позірк яго зусім юнацкі. Увесь напоўнены юнацкім настроем, ён некалькі раз паўтараў:

— Срэбранныя званочки. Срэбра ў валасах Міхася Ціханавіча не бракуе быць яму заўсёды маладым, нестарэючым душой.

Дзелячыся гэтымі шчырымі думкамі з чытак часопіса пра свайго настаўніка, я жадаю яму, славінаму юбіляру, добра газдоўя і многіх год жыцця, новых творчых поспехаў на радасць усім нам.

Іван ГРАМОВІЧ



Пах ландыша



С. ГАНСОУСКІ

Мал. Ю. Пучынскага

А павяданне

С ПРЭЧКА пачалася раптоўна, як вулічная катастрофа. Паўгадзіны назад Шчагловы вярнуліся дадому з клуба, дзе глядзелі «Розны лёс». Па дарозе зайшлі ў магазін, і Андрэй ветліва ўзяў у Валі цяжкую сетку з прадуктамі. Дома ён паставіў на пліту чайнік і заварыў чай, сам накрыў стол на кухні, нарэзаў хлеба і пераклаў масла з пакеціка ў цяжкую шклянную маслёнку. Валя пераапранулася ў халат, узяла з этажэркі книгу і таксама выйшла ў прасторную, ablіцаўную бліскучай кафляй кухню. Яна села за стол, а Андрэй, у кашулі-каўбойцы і спартыўных штанах, рабіў бутэрброды. У яго руках яны выглядалі вельмі маленъкімі.

Валя шчасліва ўздыхнула, і ёй здалося, што з таго моманту, як Андрэй вярнуўся са зняволення, яны яшчэ ніколі не былі такімі блізкімі. А праз паўгадзіны яны абодва, бледныя ад гневу, стаялі адзін супраць другога і не саромячыся, што іх чуюць у суседнім пакоі, выкрывалі ўсё самае крыўднае, што прыходзіла ў галаву. Потым Андрэй выбег у пярэднюю, шалёнym рыйком садраў з вешалкі паліто, пакруціў яго ў паўзмроку, не знаходзячи дзе ніз, а дзе верх, выкрыкнуў: «Не чакай! Не вярнуся. Забуду дарогу!» — і выскочыў на пляцоўку. Гук яго кроакаў пракаціўся і знік дзесьці ў лесвічным бяздонні.

Удар дзвярэй аб вушак, як здалося Валі, узварухнуў увесь новы шасціпавярховы дом. Яна машынальна падабрала з лінолеума асколкі разбітага Андрэем кубка і абясціленая села на канапу. Не запальваючы электрычнасці, нерухома і бяздумна яна прасядзела на канапе каля паўгадзіны, потым, пачёршы лоб, узялася ўспамінаць, як жа ўзнікла гэтая сварка.

Яны выйшли з клуба і ля агарожы парку сустрэліся з Фамічовымі. Валя, якая тримала Андрэя пад руку, адчула, як увесь ён адразу напружыўся; напомніць ці не напомніць Барыс Фамічоў пра тое, што хацеў забыць Андрэй? Але хоць гэта была іх першая сустрэча пасля суда, Фамічоў ветліва, нібы нічога не адбылося паміж імі, кіўнуў Андрэю:

— Здарова! Ну, як карціна?

— Карціна цудоўная,— хутка адказаў Андрэй.— Не пашкадуеш.

Валя пераглянулася з Нюрай Фамічовай, і іх позіркі сказалі адно і тое ж: пранесла. Цяпер усё будзе ў парадку. Фамічовы загубіліся ў ярка асветленым натоўпе ля касы, а Андрэй пасля нядоўгага маўчання сказаў:

— Добры хлопец Борка!

У магазіне ён працягнуў руку да Валінай сеткі:

— Давай, давай! А то ты зараз уся сагнешся пад гэтай торбай. У бакалейным аддзеле перад закрыццём было зусім пуста. Прывіральшчыца ўжо насыпала на плітачную падлогу пухлую жоўтую груду пілавіння.

Прадаўшчыца, якая сачыла за Андрэем і Валій, сказала з-за прылаўка:

— Не сагнецца! На заводзе па восем гадзін працуе і нічога, не гнецца! — і дадала: — Які муж у цябе беражлівы! Заўсёды б яны бераглі так нас.

Валя засмяялася, паўтараючы гэта дзіўнае слоўца «беражлівых». Потым яны ішлі па вуліцы, і Валя захаплялася паволь-

най прагулкай. Гэта была адна з тых вуліц, якіх вельмі многа вырасла ў пасляваенныя гады па маскоўскіх ускраінах, і прыгажосць іх можа цалкам ацаніць толькі той, хто жыве там.

Зялёныя і чырвоныя літары шыльдаў над вітрынамі магазіна, якія слаба свецяцца ў вясеннім вячэрнім паўзмроку; шохах аўтамабільных шын па асфальту; лаўкі ля газонаў, дзе сядзяць адпачываючыя пасля дзённай працы рабочыя і іх жонкі; нягучныя слова дзяцей, якія баяцца, што іх зараз адправяць спаць, і таму перасталі сваволіць... І дома ў Андрэя з Валій усё было добра да таго часу, пакуль Валя не села на кухні за чай з кнігай у руцэ. Яна адкрыла книгу і адразу захапілася ёю. Раптам пачула гук разбітага кубка і ўбачыла, што Андрэй стаіць сярод кухні і глядзіць на яе з такой нянявісцю, што яго сінія вочы як быццам свецяцца.

Ён сказаў:

— Чытаеш, пані! Чакаеш, што я табе чай у рот наліваць буду?

Спачатку Валя не зразумела, што ён гаворыць, і вельмі сплохала. Ёй здалося, што здарылася нейкое няшчасце. Потым, калі здагадалася, што муж проста пакрыўдзіўся, яе сплох змяніўся злосцю. Яна выпрасталася перад ім, маленькая і рашучая.

— Ты што, звар'яцеў?

Андрэй не слухаючы яе сказаў:

— Думаеш, я не бачу? Кожны раз паказваеш, што ты зарабляеш гроши, а не я. Служанкай мяне хочаш зрабіць? Не выйдзе!..

Гэта было страшэнна несправядліва. Увесь той месяц, што ён падшукваў сабе работу, яна ні разу не напомніла яму, што яны жывуць толькі на яе заработную плату. Яна, наадварот, раіла не хапацца за першае, што яму прапануюць.

— Эх ты! — сказала яна,— злуешся на сябе, а спаганяеш злосць на мене. Вазьмі сябе ў рукі. Будзь чалавекам.

— Буду, толькі не з табой. Я тую хвіліну ненавіджу, калі мы з табой сустрэліся.

Пасля гэтага яны ўжо не маглі спыніцца. Адна сказаная недарэчнасць пацягнула за сабой другую, і чым больш несправядлівымі былі тыя слова, якія прыходзілі ў галаву, тым лягчэй яны выгаварваліся. Андрэй кричаў, што з-за Валі ён не пайшоў пасля тэхнікума ў інстытут і з-за яе трапіў у турму. Валя адказвала, што ёй надакучыла быць яму нянькай і яна больш не хоча выцягваць яго з бруду. Потым ён пайшоў, з сілай стукнуўшы дзвярыма, і Валя засталася адна. Так, ёй сапраўды надакучыла цягнуць яго.

Меў рацыю бацька, калі гаварыў, што Андрэй лёгкадумны хлопец. Прыгожы, заўсёды ў добрым настроі, ён быў лёгкі і на знаёмства і на сваркі. Ён адразу зачараўваў і Валю, і яе сябровак, і знаёмых, і нават дворнічыху таго дома, дзе тады жыла Валя.

Калі Андрэй праводзіў яе ўначы, дворнічыха, стоячы з ключом ля параднага, заўсёды дружкалюбна пытала:

— Ну, што, адчыняць ці пастаіцё яшчэ?

І яны стаялі, стаялі не ў сілах расстацца, пакуль Валя не аб-

думвалася, што засталося ўсяго тры гадзіны да пачатку работы.

Пры гэтым успаміне Валя ледзь усміхнулася, але тут жа адагнала ад сябе гэтыя думкі і пачала зноў думаць аб дрэнім і цяжкім.

Суд... За некалькі дзён да яго Андрэй яшчэ храбрыўся. Яму здавалася, што на судзе яго толькі падакараюць, як дакарала жонка за выпілку і дружбу з п'яніцамі, і адпусцяць дадому. Але суд пачаўся, і суддзя — высокая жанчына з густымі чорнымі бровамі на поўным белым твары — пачала пытаць у яго:

— Прозвішча?

— Шчаглоў.

— Імя?

— Андрэй Сяргеевіч.

— Год нараджэння?

І строгая афіцыяльнасць судовай працэдуры, цішыня, якая адразу запанавала ў зале, далі Андрэю зразумець, што гэта не гульня, а сапраўдны суд. А калі паказанні пачаў даваць Фамічоў, яшчэ перабітаваны і падобны на чалавека-невідзімку з рамана Уэлса, Андрэй разгубіўся, ссупуліўся, апусціў галаўу і толькі часам, адшукваючы ў зале Валю позіркам, прасіў у яе спачування, прасіў пацвярджэння, што яна ўсё-такі яго кахае.

А Валя сядзела ў жорсткім і нязручным крэсле і праз сілу вымучана ўсміхалася яму, каб ходзіць як-небудзь падбадзёрыць яго.

Ён адбыў свой тэрмін, і Валя стрэла яго на пероне гарадскага вакзала. Дома бацькі яе казалі, што Андрэй вернецца яшчэ больш сапсаваны суседствам з хуліганнымі і бандытамі. І таму яна ішла на вакзал насцярожаная, адчуваючы адначасова і прыгнечаны страх і радасць. Але ў дзвярех вагона ён ўсміхнуўся так вінавата, што сэрца яе ў адзін момант завалакло жalem і каханнем... І ўсё было ўжо наладзілася, ўсё было так добра... Як раптам гэта страшэнная сварка! Валя ўзнялася з канапы, нервова паціскаючы руکі і паўтараючы:

— Не, не. Цяпер усё скончана! Больш ён мне не патрэбен...

І яна пачала думаць аб tym, што трэба зараз жа, пакуль не астыла яе рашучасць, пачынаць справу аб разводзе.

У калідоры скрыпнулі ўваходныя дзвёры, пачуліся крокі суседкі і яе мужа. Валя з палёгкай падумала, што суседзяў не было дома і што яны не чулі, як яна сварылася з Андрэем. Але потым яна адмахнулася ад гэтай думкі: ўсё роўна! Яна прайшлася па ўсём, асветленым толькі месячным светлом пакой і спынілася ля дзвярэй...

Паветра ў пакой было пранізана нейкім слабым, тонкім пахам. Валя глыбока ўздыхнула, і раптам без усякай сувязі ўспомнілася, як упершыню сказаў ёй пра сваё каханне Андрэй... Ён абняў яе і яна замерла ад радасці, удыхаючы пах ландышаў, якія былі высажданы белым дываночкам ля фантана.

— Пах ландыша, — сказала ўсіх яна, аглядаючы пакой.

Валя адчыніла дзвёры і выйшла ў калідор. Тут пахла больш рэзка. Здавалася, што ландышам пахлі і яе паліто на вешалцы, і паліто суседзяў, і нават лыжы Андрэя, якімі ён не карыстаўся ўжо два гады...

Валя запаліла электрычнасць і на падлозе пад вешалкай убачыла маленькі бліскучы прамавугольнічак. Яна нагнулася і падняла яго. Гэта быў васьмірублёвы флакончык духоў «Ландыш». Шкляны корак трэснуў. Бутэлочка была напалову пустая. Трымаючы яе ў далоні, яна паківала галавой. Тут ён увесь і быў, яе Андрэй: спачатку купіў ёй духі ў падарунак, а потым ускіпеў і пасварыўся з ёю. Яна ўздыхнула і зразумела, што не можа думаць пра мужа так, як думала яшчэ чвэрць гадзіны назад. Ён жа сапраўды перамяняўся з таго часу, як прыйшоў са зняволення. Кінуў піцу, перастаў сустракацца са сваімі ранейшымі сяб-

рамі. Яна ўспомніла, як яны ўпершыню прыйшлі ў гэты пакой, як сядзелі абняўшыся на чамадане. Жанчына-камендант сказала ім тады:

— Шчасліва вам!

Так, тады ў іх было шчасце. А цяпер? Няўжо ўсё скончана? Валі прыйшло ў галаву, што сённяшняя сварка была толькі сваркай, не больш, што яна ўсё роўна кахае свайго Андрэя, грубаватага, крышку сявалынага, але добрага хлопца.

— Мой. Усё-такі ён мой, — сказала яна сабе. Гадзіннік пачаў біць дванаццаць, і гук яго як быццам падказваў ёй, што вось ужо тры гадзіны як Андрэя німа дома.

Заклапочаная цяпер ужо зусім іншым, яна парывіста ўстала, схапіла з вешалкі вялікую вязаную хустку, праста на халат накінула паліто і кінулася на лесвіцу. Дабегшы да пляцоўкі першага паверха, яна зашпіліла гузікі і выйшла на вуліцу.

Было цёмна, пуста і холадна. Ноч змыла ўсё дзённае і вячэрнє зачараўванне, якое надавалі гэтаму раёну людзі. На вуліцы не было ніводнай душы, толькі асфальт і каменныя сцены, асветленыя рэдкімі ліхтарамі.

...Андрэй сядзеў і піў у Кугалева, былога брыгадзіра на той



будоўлі, дзе ён сам калісьці працаваў. Усіго гадзіну назад Андрэю здавалася, што Кугалеў сустрэне яго як роднага, прапануе панаставаць або нават жыць у яго. Але атрымалася зусім не так. Кугалеў ужо спаў, нягледзячы на ранні час, і Андрэю прыйшлося доўга стукаць да яго ў абыштыя падранай чорнай цыратай дзвёры. Калі Кугалеў нарэшце адчыніў і пазнаў Андрэя, ён спытаў, ці адсядзеў ён свой тэрмін, і толькі пасля гэтага ўпусціў яго ў вялікі, цесна застаўлены мэблія пакой. Андрэй расказаў, што пасварыўся з жонкай і не хоча начаваць дома. Кугалеў выслушав яго панура, паціраючы вялікай рукой маршыністы заспаны твар, і нічога не адказаў. Ён памякчэў тады, калі Андрэй прапанаваў выпіць і выцягніць з кішэні пяцьдзесят рублёў. Кугалеў узяў грошы, усунуў босыя ногі ў растаптаныя валёнкі і пайшоў па гарэлку.

Цяпер яны сядзелі за драўляным брудным сталом і пілі, закусваючы чорным хлебам і капустай. У пакой з закуранай столлю і зялёнімі шпалерамі ў сальных плямах стаяў цяжкі пах чалавечага жыцця, якое ніколі не праветрывалася. Спачатку Андрэю быў агідны і гэты пах у пакой, і рознакалібернія з мутнымі сценкамі шклянкі, з якіх пілі гарэлку, але потым, калі адна бутэлка была ўжо распітая, ён адчуў палёгку, як чалавек, які пакінуў усе клопаты ззаду. Кугалеў, маленькі, з жорсткімі рыжымі вусамі на чырвоным маршыністым твары, узяў гітару і нечакана заспіваў высокім сіплым голасам:

На мурманскай дарозе
Стаялі тры сасны...

Андрэй ап'янеў. Яму таксама захацелася співаць, але ён не ведаў слоў і толькі паўтараў:

— Эх, Вася!.. Эх, Вася!

Даспіваўшы песню, Кугалеў пачаў скардзіцца, што цяпер не так добра працаваць на будоўлі, як было з Андрэем. Андрэй слухаў Кугалева з задавальненнем, потым насцярожыўся. Кугалеў гаварыў:

— Цяпер прарабы форс задаюць на любым аб'екце. Манету нікто не бярэ. Не падмажаш.

— А я хіба браў? — спытаў Андрэй.

Кугалеў ўсміхнуўся, паказваючы рэдкія з'едзеныя тытунём жоўтыя зубы.

— А хіба не браў?

— Мы проста разам пілі, — сказаў Андрэй.
— На чые пілі?

— І на мае таксама.

Кугалеў паківаў галавой.

— Тваіх колькі было? Ты на стаўцы сядзеў: восемсот і нікуды не падзенкешся. Ды яшчэ жонцы аддай.

Андрэй замаўчаў, і ў першы раз яму прыйшло ў галаву, што можа быць адносіны ў яго ранейшай кампаніі былі не та-кімі ўжо таварыскімі, як ён пра іх думаў. Яму здавалася тады, што ён проста «па-сяброўску» дае Кугалеву і яшчэ двум іншым брыгадірам добрыя нарады, а яны таксама «па-сяброўску» з ім п'юць. Выходзіць, што Кугалеў папросту падкупляў яго. Гэтая думка так уразіла яго, што ён пачаў цверазець.

Яму ўспомнілася, што вельмі даўно, калі ён толькі прыйшоў на будоўлю з тэхнікума, Кугалеў першы раз запрасіў яго вы-піць пасля работы. Андрэй адмовіўся, і Кугалеў сказаў: «Кінь, арцельскім хлопцам трэба быць — вось што!» А другі брыгаг-дзір Самсонаў, якога потым асудзілі за ўкрадзены паркет, працягнуў, наўмысна гледзячы ўбок:

— Чаго ты яго клічаш? Ён чалавек чарнільны — начальнік. Каб не праслыць «чарнільным чалавекам», ён пайшоў з імі.

Так усё гэта пачалося... Значыць, Фамічоў казаў праўду, калі назваў яго хабарнікам. А Андрэй так пакрыўдзіўся, што п'яны пабіў яго. Андрэй падняўся з-за стала.

— Выходзіць, ты мне хабар даваў?

— А ты думаў, за твае прыгожыя вочы пілі?

Кугалеў усміхнуўся, і Андрэй адчуў амаль непераадольнае жаданне ўдарыць яго. Стрымліваючыся, сціснуўши зубы, ён сказаў:

— А цяпер каго-небудзь іншага шукаеш з маладых? Вось такім, як ты, і трэба біць морду...

Кугалеў як быццам чакаў гэтага. Ён падскочыў да Андрэя, дужы і прыземісты.

— Ну ўдар, удар! За Фамічова цябе судзілі? Мала, так?

Ад Кугалева патыхала змешаным агідным пахам гарэлкі, махоркі і нямытага потнага цела. Андрэй адштурхнуў яго, спехам скліп у пярэдняй з цвіка сваю шапку, паліто і адкінуў кручок выхадных дзвярэй.

Халодная красавіцкая ноч адразу ахапіла яго, прылягла прахалодай да шчок і шыі. Ён амаль бягом кінуўся са двара, дрыжучы ад холаду і ад гневу, паўтараючы: «Вось гадзюка, вось гадзюка!»

На шырокай, прасторнай вуліцы новага раёна ён спыніўся перадыхнуць. Яму захацелася курыць, ён усунуў руку ў кішэнню паліто за непечатым пачкам «Беламора» і, калі пачаў распячатваць яго, адчуў, што пачак пахне ландышам.

— Што гэта!..

Ён успомніў, як удзень купіў жонцы духі, хацеў аддаць іх увечары пасля кіно і як замест гэтага за чаем ускіпіў, груба, неразумна і дзіка накрычаў на яе. Сэрца ў яго сціснулася. «Чытала кнігу,— сказаў ён сабе.— Ну і што ж? А я колькі разоў чытаў, калі яна мне падавала то абед, то чай, і яна на мяне не злавалася».

Ён успомніў цяпер, як часта жонка ўгаварвала яго не сябраваць з Кугалевым, як яна ўвесь час цягнула яго ад п'яна-га жыцця да іншага — светлага і чыстага, як дапамагала яму ў цяжкі для яго час. Андрэй горка закусіў губу. Потым яму прыйшло ў галаву, што вось зараз ён прыйдзе дадому, моўчкі аддасць жонцы духі, і яна зразумее, што ён думаў пра яе, ка-хает яе. І яна даруе, абавязкова даруе. Андрэй пащукаў па кішэнях, але флакончыка нідзе не было. Тады, махнуўши рукой, ён пайшоў па тратуару, ссутулены і пануры. Але паступова свежае паветра палепшила яго настрой. Дайшоўши да трамвайнага прыпынку, ён загадаў сам сабе: «Калі трапіцца трамвай, значыць, Валя мне даруе».

...Андрэй сядзеў на сядзенні насупраць заспанай кандуктаршы і думаў, што цяпер, нарэшце, ён назаўсёды разлічыўся з тым, што яшчэ стаяла паміж ім і Валяй, і пачнецца па-са-прайднаму тое вялікае, што называецца сям'ёй.

Пераклад з рускай мовы.

Аб жакога годнасці

Ці правільна я зрабіла?

Дарагая рэдакцыя! Я хачу падзяліцца з вами сваім горам. У 1952 г. я выйшла замуж. Пражыла з мужам сем год, цяжкае было маё жыццё. Асабліва цяжкім стала, калі паявіліся на свет дзеці: сын, а двума гадамі пазней — дачка. Муж не толькі мне не памагаў гадаваць іх, але калі здаралася дзіця хварэла і непакоіла яго ноччу, ён паходзіўся, кідаўся зверам на дзіця і на мяне, ужываючы, апрош лаянкі і крыку, фізічную силу. Мяне ён кожны дзень абзываў рознымі брыдкімі словамі.

Нацярпейшыся, я ўладкавалася на работу, хоць даводзілася пакідаць малых дзяцей адных. Тры гады мы пражылі ў розных месцах. За гэты час ён не прыслалі на дзяцей ні капейкі. Здарылася, што я захварэла і праляжала 5 тыдняў у бальніцы. Я пісала яму пісьмы і прасіла, каб прыслаў дзецям грошай. Але на гэтыя пісьмы я нават не атрымлівала адказу. Ужо тады я вырашила з ім разысціся. Але ў жанчыны сэрца мяккае, здолынае ўсё дараваць. Я выпісалася з бальніцы, і хутка прыехаў мой муж. Ён паабяцаў, што будзе добрым мужам і бацькам.

Але не прайшло і двух тыдняў, як зноў пачулася лаянка, пасыпаліся пабоі. Лаянка ўвайшла ў быт у нашай сям'і. Дзеці, гуляючы між сабой, лаяліся та-кімі ж брыдкімі словамі, як бацька.

Я звяртала на гэта ўвагу мужа, прасіла, каб ён не лаяўся хоць перад дзецьмі, але ён і слухаць не хацей.

Баючыся, што ў такой сям'і дзеці атрымаюць выхаванне адваротнае таму, якога патрабуе наша камуністычная мараль, я вырашила парваць з мужам назаўсёды. Але ў душы ў мяне творыцца штосьці незразумелае. Мне вельми балюча.

Мяне мучыць думка: як зразумеюць мой учынак дзеці і ці правільна яны яго ацэнляць?

Пісьмо чытачкі Н., якое мы змя-
щаем у часопісе, прымусіла нас па-
думаць аб многім і, перш за ўсё, аб
жаночай годнасці.

Зразумела, цяжка адважыцца па-
рвачу з мужам, бацькам тваіх дзяцей,

узяць на сябе адказнасць за выхава-
нне іх і ўвесь час яшчэ непакоіцца,
ці зразумеюць такі учынак дзеці.

Відаць, што першым прыняць та-
кое адказнасць рашэнне, таварыш Н.
шмат перажыла, перадумала, шмат

зрабіла, каб наладзіць сямейнае жыццё. Але ўсе яе намаганні былі мар-
ныя. Што ж, калі чалавек, з якім сем
год назад звязала яна жыццё, дазва-
ляе сабе такія брыдкія паводзіны ў
адносінах да дзяцей і жонкі, ён не
варты называцца бацькам, не варты
называцца нават савецкім чалавекам.
Што карыснага дасць ён сваім дзе-
цям?

Мы разумеем, наколькі ўсё гэта складана, але мы лічым, што Вы, та-
варыш Н., зрабілі правільна. Так і па-
вінна рабіць савецкая жанчына, яна
павінна змагацца за сваё чалавечас-
твасце, за сваю чалавечую годнасць.
На Вашым нялёгкім шляху Вам дапа-
могуць калектыв, у якім вы працуе-
це, грамадскасць. Работа прынясе не
толькі матэрыяльную забяспечанасць,
але і маральнае задавальненне. Усве-
дамленне таго, што Вы ў адным страі,
разам з усім савецкім народам бу-
дзеце камунізм, будзе служыць Вам
вялікай падтрымкай. З недарэчнага
бацькі трэба спагнаць на выхаванне
дзяцей належную дапамогу. Не трэба
адмаўляцца ад аліменту, як гэта з
гордасці робяць некаторыя жанчыны.
А дзеці вырастуць і зразумеюць Вас
правільна.

Жаночая годнасць! Яна павінна
праявіцца ў многім. Вось перад намі
яшчэ адно пісьмо. Яшчэ адзін чала-
векі лёс.

— Марыя, я кажу табе работу трэба пакінць.

— Чаму?

— Як, чаму? Міхасёк недагледжаны і гаспадарку дагледзець не паспяваеш.

Марыя імкнецца давесці мужу, што ніяк нельга пакінць работу. Не для таго ж вучылася на агранома, каб сядзець дома.

— Магчыма твая мама з Міхаськом пабудзе?

— Мама за няньку не будзе. Яна ўжо даўно сказала, што няньчыца з малымі не стане.

— Але ж ты, між іншым, казаў, што цябе выгадавала бабуля.

— Ну і што, калі казаў. Бабуля любіла з малымі валэндацца. Яна, каб дажыла, то і праўнука глядзела б. Мама таксама кажа, каб ты пакінula работу. З-за тваёй занятасці суседчын кот усіх курантят вясной перадушыў. Парадку больш у хаце будзе, калі пакінеш працу.

Ты ж ведаеш, што зараз усе змагаюцца за выкананне сямігодкі. У нашай брыгадзе ідзе спаборніцтва. Кукурузу вырасці добрую і бульба ўрадзіла як ніколі. А хатня справы я паспела б зрабіць: і зварыць, і зацыраваць, і жывёлу дагледзець, калі б ты мне дапамагаў па гаспадарцы.

Гэтая слова зусім выводзяць неспагадлівага мужа з раўнавагі.

І зноў пытанне. Што рабіць? Марыя некалькі год вучылася. Яна зусім правільна лічыць, што павінна працеваць, што погляды мужа на яе толькі як на гаспадыню дома даўно павінны быті ўжо адысці ў нябыті.

Павага да чалавека ніколі не прыходзіць сама. Яе заслугоўваюць у грамадской працы, прыкладнай работай на вытворчасці, добрымі паводзінамі ў агульнажыцці, сямейнай вернасцю.

Павага да чалавека прыходзіць рознымі шляхамі. Каця Іванова працуе на заводзе і вучыцца ў вячэрняй школе. Аднойчы, калі зашла размова аб паспяховасці па матэматыцы, нехта з хлопцаў прамовіў: «Не з дзяўчачай гэта галавой». Каця насцяржылася, але змаўчала. Яна ўважліва слухала тлумачэнні настаўніка, старанна рыхтавалася да заняткаў. За першую пісьмовую работу атрымала тройку. Яшчэ больш настойліва і ўпартая начала працеваць дзяўчына над кожным заданнем. І дзень за днём узрастала ў яе цікавасць да гэтай «не дзяўчачай дысцыпліны». Хутка ў поспех Каці паверылі ўсе навучэнцы, з ёй размаўлялі хлопцы як роўных з роўнай, дзяўчата называлі яе «залатай галавой». Каця не зазнавалася. Сваімі ведамі заўсёды дзялілася з сябрамі. Прыходзячы мінут за 20—30 да пачатку заняткаў, яна падыходзіла да дошкі і тлумачыла, як решала цяжкую задачу або прыклад, якія не змаглі выканаць яе сяброўкі.

І вось за гэтую добрую чалавечую рысу — заўсёды падзяліца сваімі ведамі з іншымі, дапамагчы таму, хто мае ў гэтым патрэбу, падцягнуць свой клас у спаборніцтве з іншымі — глыбока паважаюць у школе дзяўчыну.

Больш за ўсё аб сваій годнасці павінна клапаціца сама жанчына. У рэдакцыю ўваходзіць маладая прыгожая асона. Яна прыкметна хвалюецца. Пры першых словах з вачэй ко-

цяцца слёзы. А ў чым жа спраўа? Яна пакахала маладога хлопца, мала цікавічыся аб узаемным захапленні. Яна не заўважала, што яе каханы паводзіць сябе так, нібы ўвеселі час чамусыці саромеецца свайго пачуцця. Ен запрашаў яе да сябе ў госці, калі сваякі знаходзіліся на дачы. Да дзяўчыны заходзіў таксама, каб менш хто яго бачыў. Маладосць даверлівая, у гэтым яе і становічай і адмоўной рыса. Дзяўчына шчыра кахала, ёй і ў галаву не прыходзіла, што ёсць яшчэ, не вывеліся дрэнныя людзі. Увеселі свет ёй здаваўся ў ружовым колеры. Такім дрэнным чалавекам аказаўся яе выбраннік. Аб гэтым здагадалася даверлівая душа толькі тады, калі «муж» не прыйшоў наведаць яе ў бальніцу. Не павіншаваў з нараджэннем сына. Вялікі смутак ахапіў сэрца маладой маці. Яна засталася з малым на сваёй невялікай зарплаце.

А ці ёсць тут віна і самой дзяўчыны? Безумоўна. Пачуццё вялікага кахання не павінна было засланіць ценевых бакоў ва ўзаемадносінах юнака і дзяўчыны. Яна не магла не прыкметіць таго фальшу, які існаваў паміж імі. Як жа здарылася, што дзяўчына не зварнула ўвагі на тое, што каханы не жадае нават пазнаёміць яе са сваімі роднымі, не гаворачы ўжо аб рэгістрацыі шлюбу? Чаму ж яна пагадзілася з таким становішчам?

Няправільна сябе паводзяць і тыя дзяўчата, якія выходзяць замуж не цікавічыся паводзінамі сваіх будучых мужоў у мінулым. Бывае і так. Дзяўчына ведае нават, што хлопец недазвольна дрэнна паводзіць сябе ў быту, з каго-небудзь наスマяўся ўжо, любіць лішнюю чарку перакуліць. Але, як ні дзіўна, яму аб гэтым не напамінае, наўно думаючы, што «са мной гэтага не здарыцца, я лепшая за ту».

Валя К. ведала, што сыходзіцца з жанатым чалавекам.

— Ну і што ж, — вырашыла яна. — Я маладая, прыгожая, буду щаслівая. Мала што ён мае дзіця і жонку, ён жа мяне кахае.

Хутка каханне як рукой зняло. Разбэшчанага хлапца пацягнула да другой жанчыны. Вось тут Валя зразумела ўсю глыбіню пакуту, усю роспач свайго становішча.

Вельмі добра, калі чалавек умее разабрацца ў сваіх пачуццях, не становіцца іх рабом. У рэдакцыю прыйшло пісьмо ад маладой дзяўчыны. Яна прасіла дапамагчы, даць параду, супакоіць яе душэўны стан, падказаць, што рабіць. На яе шляху стаў чалавек, міма якога нельга прайсці. З усім запалам юнай душы дзяўчына вырашыла: «Гэта той, адзіны, не паўторны, самы лепшы...» Так гаварыла сэрца, а разум настойліва супярэчыў: «У яго жонка, дзеци. Забудзь, пакуль не позна». Лёгка сказаць — забудзь, а пасправуй гэта зрабіць.



І ўсё ж дзяўчына прымусіла маўчаць сваё сэрца, утаймавала свае пачуцці. Праўда, яна не можа і зараз бачыць гэтага чалавека. Яна імкнецца не трапляцца ѹму на дарозе, не ісці па той вуліцы, дзе ён ходзіць. Нялёгка заглушкиць у сабе моцнае пачуццё — каханне, калі яно шчырае. Але дзяўчыне нашых дзён не спатрэбіца ісці ў манастыр, як гэта зрабіла тургенеўская герайня Ліза. Наша дзяўчына жыве ў калектыве, працуе, мае любімую справу, сяброў, якія ёй дапамогуць справіцца з сабою. І мы ўпэўнены, што на шляху чалавека высокай маралі, душэўнай прыгажосці трапіцца той, хто яе зразумее, ацніць, стане сапраўдным сябрам, з якім не боязна будзе пайсці ў жыццё.

Заваяваць павагу да сябе ніколі не зможа дзяўчына, якая дазваляе хлопцу весці пры ёй зняважлівой размову, бывае сведкай грубай лаянкі, бес tactoўных паводзін, абразоў людзей і не пярэчыць гэтаму. Няхай сабе і кака іншай дзяўчыне: «Гэта ж ён не мяне аблаяў, не мяне штурхнуў, не пра мяне сказаў агіднае слова». Сёння не яе, а заўтра і яе не ўважыць, абавязковая не ўважыць, калі яму дазволіць рабіць гэта ў дачыненні да іншых людзей.

Глядзіш іншы раз і дзіву даешся, як гэта дзяўчата дазваляюць хлопцам расказваць непрыстойныя анекдоты і смяюцца разам з імі, або ідуць танцаваць з п'яным, неахайнай апранутым чалавекам, дазваляюць такому праводзіць сябе з вечарынкі, заходзіць, калі яму ўздумеца, у хату. А знаёмы? Што гэта можа быць за знаёмыя на вуліцы, у парку, у аўтобусе, поездзе?

Жыццё дае нам шмат прыкладаў прыгожых чалавечых адносін, узаемнай павагі і любві менавіта там, дзе два кахаючыя сэрцы жывуць адзінамі імкненнімі.

Характэрнымі рысамі савецкай моладзі, рысамі, якімі адрозніваецца яна ад моладзі капиталістычных краін, з'яўляюцца высокамаральныя паводзіны, чысціня адносін паміж людзьмі, таварыскасць, дружба, павага да чалавека.

Ленельский



ЛЕПЕЛЬ — невялікі горад у Віцеб-
скай вобласці. Кажуць, што ка-
зімаліся, акрамя земляробства і жы-
вёлагадоўлі, ганчарнай вытворчасцю.
Горад славіўся сваімі ляпнымі аздоба-
мі і прыгожымі ганчарнымі вырабамі.
Адсюль і ўзнікла назва — Лепель.
Горад — адзін са шматлікіх бе-

Зараз горад — адзін са шматкіні парускіх раёных цэнтраў. Ён раскінуўся памі Ула і Эса. І нават гэтай позняй вясеню, калі даўно ўжо апала лісцем, каравством: тонкімі абрысамі няяркімі бяроз, нібы намаліваных плакучых возера, завешанага асеннімі туманамі.

Ля самага возера зусім нядайна ру-
камі лепяльчан высаджан маладзенькі
парк, у яго гучнае імя — Гарадскі
парк, але пакуль што там растуць толь-
кі тоненекія, клапатліва дагледжаныя
дрэўцы. У канцы галоўнай алеі ўзвы-
шаецца помнік партызанам, загінуўшым
у час вайны. Робіць нейкае асаблівае
уражанне яго суровая прастата. У па-
кутлівай маўклівасці скіліла галаву
дзяўчына-партызанка, моцнай рукой
тримае зброю стары партызан. Сімва-
лічны гэты помнік у Лепелі. У час вай-
ны Віцебская вобласць праславілася
герайчнымі дзеяннямі партызан. Зараз
у горадзе і раёне жыве многа былыx
народных мсціўцаў. Мы пазнаёмліся
з Яўгеніяй Іванаўнай Пляц, былым ка-
мандзірам жаночай падрыўной групы
ў атрадзе Захарава, які ўваходзіў у
брыгаду Лявонава. Эта сціплая, строгая
жанчына з коратка падрезанымі вала-
самі і яснымі глыбокімі вачымі. Гледзя-
чы на яе нетаропкія рухі, слухаючи спа-
койны нізкі голас, цяжка паверыць, што
этая яна хадзіла з чатырмай іншымі
дзяўчатамі на небяспечныя заданні ў
тылу ворага.

Мы прысутнічалі на сустрэчы Яўгены
Іванаўны з вучнямі 4—8 класаў
школы № 1. Як зачараўаныя, слухалі
дзеці расказ былогі партызанкі.

Амаль увесь горад быў спалены ў час вайны. А зараз тут пабудаваны ма-
ільнозавод, азрыбгас, прадпрыемствы
на перапрацоўцы гародніны, торфа-
завод.
Маільнозавод — перада-
е вайну. Яго пра-

Малочнакансервавы завод — перада-
вое прадпрыемства Лепеля. Яго пра-

дукція — сухое малака
Галоўны інжынер заво-
казвае нам новую та-
пяван завод: вакуум-
трубчастая пастэриза-
цияльник. У консервави
вялікія бляшанкі,
40 кг, у яких захоўва-
ко, — іх называють
сухого малака ў гран-
ську прадукцыі заво-
— А вось адна
ботніц. Бакунова Н. А.
зусім яшчэ малада, па-
выкла, каб яе клієнти
кі ў мінулым гор-
майстроў масларо-
выйконае на 130
Завіталі мы і на-
тут працуе шмат
пляшчаты.

— у нас люді
і сялянка», — ка-
многія яго выпі-
Мы знаёміс-
дзелепадрыхтоў-
Цюшко. Яна ка-
сем год, пасля
школы. Яе бры-
брыгады каму-
пярна выконва-
мы. Карыстаец-
брывадзір мял-
Любоў Паўлаў-
савета, перад-
Заўсёды хуткі-
ў лабараторы-
севіч, якая с-
... Шкілове.

На прадп-
ходзяць выте-
у сярэдній
пераўедзень-
яго вучні ат-
зборшчыкаў
рантак. Выг-
нуць кіам-
рамі.

спартыўн
ка, дзе ве с
школа-інтэ
раў.

Будні

ефір, масла, гордасцю падар, якой абстагні, сушылку, маславырабаць, эху мы бачым ічальнасцю па заходзе сухое малабаны». 1200 тон такі план выпу-
штада з новых лепших ра-
ботніца Адамаўна. Яна пэўна, не пры-
блізілася да бацьку. Толькі скончыла школу
специальності, а норму сваю
заспрабавала, а штада на Лепельскі ільно завод.
ладзі, пераважна
асоці «Работніца
дырэктар, —
брыгадзірам ку-
граэгата Надеждай
олка, працуе ўжо
змагаеца за званне
чнай працы, рэгу-
лярна падае на пайтary нор-
заслужанай павагай
рапалнага агрэгата
апёнак, дэпутат рай-
 работніца завода.
обра робіць аналізы
вода Надежда Тара-
на курсы лабарантак

Праца вучнях Лепеля пра-
вітую практику школьнікі.
№ 1 адзін з класаў
11-гадовае навучанне,
прафесіі слесараў-
тараў, апаратчыц, лаба-
ракамі, шафёрамі, сталя-
рнікамі.

Лепелі ёсьць музычная
колы, дзіцячая бібліятэ-
ка і сямігадовая школы,
на 210 месці, Дом піяне-

кала прытулілася ў ціхім
дэкаратыўных і фрук-
таджаных самімі вучня-
майсці яе лёгка: бо ўжо
бяць гукі музыкі — пя-
фартэпіяна, бадзёрыя



Адна з лепших работніц Лепельскага ільно-
завода, дэпутат раённага Савета Любоў
Лапэнак.
Памочнік майстра маслацеха Марыя Баку-
нова за работай. Яе ўчастак выконвае план
на 130 прац.
Вечарам у чытальнай зале гарадской бібліятэкі.

Лявонка, плявуча

Не заходзь ты со - ве - ка, за ля - сы да -

ле - кі - я, за ля - сы да - ві -

за горы вы - со - ки.

Музыку да гэтай песні напісаў лепелянчанін А. М. ПАЛОНСКІ. Словы Адама РУСАКА.

Не заходзь ты, сонейка

Не заходзь ты, сонейка.
За лясы далёкія,
За лясы далёкія,
За горы высокія.

Будзе ночка цёмная,—
Не відно дарожанкі,
Стомяцца, блукаючы,
Маладыя ножанкі.

Не забудзь ты, любы мой,
Мяне, сінявокую,
Мяне, сінявокую,
Адну-адзінокую.

Успомні поле нашае,
Сцежкі пратаптаныя,
Рэчку серабрыстую,
Ласкі палымяныя.

край блакітных азёр і шумлівых гаёў. У яе рэках і азёрах водзяцца акунь, шчупак, лещ. Асабліва вялікае Лепельскае возера, якое ўваходзіць у сістamu Днепра-Дзвінскага воднага шляху. На яго беразе размясцілася адно з буйных прадпрыемстваў Лепеля — азрыбгас. Сюды кожны дзень прывозіцца свежы ўлоў рыбы з рыбалавецкіх брыгад. Сёлета рыбакі азрыбгаса могуць ганацыца сваімі поспехамі: ужо да каstryчніцкага свята яны выканалі гадавы план, здалі дзяржаве 1200 ц рыбы.

... Калісьці далёкіх продкаў лепелянчан літоўскія князі дарылі рымска-каталіцкім касцёлам, аддавалі горад манастыру бернардзінак, прыгонных сялян прадавалі з таргоў па 300 рублёў за чалавека. Тапталі лепельскую зямлю польчышчы Напалеона. Імкнуліся адараўці яе ад савецкай зямлі ў часы грамадзянскай вайны іншаземных захопнікаў. Палілі дамы горада, забівалі мірных людзей гітлераўцы... Шмат зведаў горад за сваю шматвяковую гісторыю. Толькі пры Савецкай уладзе пазналі лепелянчане шчасце мірнай свободнай працы.

... Апускаеца наоч над Лепелем. Адбываюцца ў лютраной гладзі возера агні электрастанцыі. Горад засынае...

А заўтра — новы працоўны дзень.

Ольга НЯЧАЙ
Фота П. Нікіціна.

акорды баяна. Школа створана два гады назад, а ўжо карыстаецца вялікай папулярнасцю ў Лепелі, у ёй займаецца 145 вучняў.

— Песня — лепшы спадарожнік чалавека, — кажа нам дырэктар музичнай школы Палонскі. — Яна пяшчотна гучыць над калыскай дзіцяці, напаўняе радасцю сэрцы людзей за святочным столом. Вось паглядзіце, з якой любасцю грае на баяне тая дзяўчынка з белым бантам у светлых валасах. Гэта Жэня Сянькевіч, вучаніца 2-га класа. А ў другім пакоі грае на фартэпіяна Ала Батурына, з ёю займаецца настаўніца Кацярына Сцяпанайна Алейнікава.

Кацярына Сцяпанайна адна з сямі выкладчыкаў школы, да таго ж яшчэ заўзятая танцорка.

— Прыходзьце ўвечары ў наш раённы Дом культуры, — кажа яна нам. — Там мы рэпетыруем новую праграму.


У Лепельскім РДК заўсёды вечарамі збираецца многа моладзі, каб паспяваць у хоры, паглядзець новы фільм, наведаць гурток крою і шыцця. Мы трапілі ў РДК у той час, калі там развучвалі беларускі танец «Ляноў» жывавыя, смяшлівыя дзяўчата Ніна Мекінчык і Аня Грышчук. Ніна сказала нам:

— Пакуль што мы займаємся тут, але клуб наш малы для цэлага горада. Вы бачылі, у цэнтры на плошчы будуецца новыя вялікі дом з калонамі! Гэта наш новы Дом культуры. А побач узіміеца двухпавярховы магазін, узвядзіцца і камбінат бытавога абслугоўвання.

— А дрэў у нас колькі высаджана гэтае восенню! — перабівае сяброўку Аня. — Па вуліцах усюды маладыя саджанцы, у гарадскім парку новыя алеі. Вось ля азрыбгаса пенсіянеры Лепеля пасадзілі парк, так і завецца — «Парк пенсіянераў».

Мы бачылі гэты «Парк пенсіянераў», ён знаходзіцца за горадам на беразе возера. Лепельшчына здаўна славіцца як

Яўгенія Іванаўна Пляц, былая партызанка, расказвае аб жаночай падрыўной групе, якой яна кіравала, вучням школы № 1 г. Лепеля. Удзельніцы мастацкай самадзейнасці раённага Дома культуры. Выкладчык па класу баяна Эдуард Літвін займаецца з вучаніцай 2 класа дзіцячай музичнай школы Яўгенія Сянькевіч. Заўсёды шматлюдна ў новым раённым універмагу.



ЖЫЦЦЁ не песціла Соф'ю Годаву. Пятнаццацігадовай дзяўчынай яна працавала ўжо на запалкавай фабрыцы ў Барысаве, зарабляючы па пяцьдзесят капеек у тыдзень. І, бадай, не выйсці ёй з гора, калі б не Вялікі Кастрычнік. Савецкая ўлада вывела маладую работніцу на светлы шлях. Яна закончыла камвуз. З 1925 года Соф'я Годава — член Камуністычнай партыі. Чацверты дзесятак год яна высока нясе званне камуніста.

... Вялікая Айчынная вайна. Глыбокай душэўнай ранай адбліася гэтая падзея ў сэрцы Соф'і Іванаўны Годавай. Абараняючы Радзіму, зімой 1942 года загінуў сын, а ў кастрычніку — муж. Беражна захоўвае Соф'я Іванаўна пісьмо Старшыні Прэзідымума Вярхоўнага Савета СССР М. І. Калініна. У ім гаворыцца: «Ваш муж, Косцін Фёдар Дзянісавіч, капитан, начальнік сувязі палка, загінуў у баях супроць гітлераўскіх захопнікаў... Пахаваны ў Вялікім сяле Ленінградскай вобласці. Памяць аб храбрым воіне будзе жыць вечна». У гэтым жа пісьме паведамлялася, што ордэн Айчынной вайны II ступені, якім узнагароджан капітан Косцін, даручаецца атрымаць на захаванне ёй, Соф'і Іванаўне Годавай.

Высокая ўзнагарода была ўручана ў Маскве. Назаўсёды запалі ў душу Соф'і Іванаўны слова М. І. Калініна: «Цяжка, ведаю. Але мужайцесь, не падайце духам. Радзіма будзе памятаць подзвіг вашага мужа...»

І жанчына-камуністка мужалася — з гонарам можа ўспомніць яна свой нялігкі працоўны шлях. Толькі слабое здароўе прымусіла Соф'ю Годаву пайсці на пенсію. Але і цяпер яна, жыхарка горада Нясвіжа, не спыніла сваёй карыснай дзейнасці. Яна — дэпутат гарадскога Савета, слуга народа. Па ўсяму гораду ідзе добрая гамонка пра гэту няўрыймлівую, дзелавую жанчыну.

... Старшыня акруговай выбарчай камісіі ўручыў Соф'і Іванаўне Годавай пасведчанне аб выбранні яе дэпутатам гарадскога Савета. Неўзабаве яна ўжо была ў сваіх выбаршчыкаў на вуліцы Карла Маркса, гутарыла з імі.

— За вуліцу нашу сорамна, — заўважыла дэпутат. — Не ўпрадкавана яна, зеляніны мала. Няўко мы для сябе не можам пастарацца?.. Давайце збяромся, пагутарым аб гэтым.

Першы сход жыхароў вуліцы Карла Маркса адбыўся ў доме Андрэя Шышканава. Гаварылі шмат, спрачаліся. Адзін з выбаршчыкаў скептычна заўважыў:

— Камунгас не можа справіцца з добраўпаратаваннем, а дзе ўжо нам...

Калі ж гарачыя размовы ўлягліся, Соф'я Іванаўна сказала:

— Адна я, вядома, нічога не зраблю. А разам з вамі — іншая справа... Давайце пасправляем самі сваю вуліцу ўпрадкавацца.



С. І. Годава

Наша Іванаўна

— Правільна кажа наш дэпутат, — падтрымаў яе Казімір Дуброўскі. — Хіба мы без рук? Возьмемся — зробім...

Тут жа быў выбран вулічны камітэт. Назаўтра ж Соф'я Годава пайшла ў гарсавет і расказала аб сваёй задуме. Ініцыятыву адобраўлі. Але, калі паўстала пытанне аб дапамозе транспартам, заяўлі:

— Трэба падумаць, а пакуль няма. З'яўленне Соф'і Годавай у кабінечце старшыні райспажыўсаюза Акулава не было нечаканым: яна заходзіла сюды і раней. Аднак ён усё ж запытаў:

— Чым магу служыць? — Ёсць адна просьба, Андрэй Андрэевіч, — сказала Соф'я Іванаўна. — Машына патрэбна.

— Навошта?

— Вуліцу думаем добраўпаратаваць... Выбаршчыкі рашылі.

— Грамадскімі сіламі, значыць.

— Так, грамадскімі, сваімі.

— Справа гэта важная. Трэба дапамагчы. Але... сёння няма свободных машын. Заўтра...

Узрадаваная першым поспехам, яна адразу ж накіравалася да выбаршчыкаў. Жадаючых папрацаваць аказалася шмат. Цэлы дзень вазілі гравій, пясок, вымошчвалі вуліцу. Соф'я Іванаўна пабывала ў гархарчпрамгандлі, санаторыі, і тут ёй не адмовілі ў транспарце. Больш сямідзесяці машын пяску, шчебеню, гравію прывезлі жыхары вуліцы. Зараўнавалі ўсе выбойны, зрабілі прафіліроўку дарогі.

Вулічны камітэт сабраўся для падвядзення вынікаў работы. Пасля дакла-

да яго старшыні Казіміра Дуброўскага слова папрасіла Соф'я Іванаўна.

— Папрацавалі мы нядрэнна, — сказала яна. — Цяпер можна было б узяцца за азеляненне вуліцы.

— Згодны! — у адзін голас заяўлі выбаршчыкі.

— Калі так, — працягвала дэпутат, — адкладаць не будзем. Паедзем у лес па дрэўцы.

— Паедзем!

Стары і малыя выйшлі на пасадку дрэўцаў. Вясной іх стаяла звыш ста, а восенню прыбываўся яшчэ дзвесце. Кожны жыхар даглядае пасадкі перад сваім домам. Наладзілі ахову маладых прысад. Тут на дапамогу дарослым прыйшлі піянеры Сярожа Басалыга, Валодзя Шышканава, Рэгіна Лебедзева. Юныя жыхары вуліцы сочачы за тым, каб на дрэўцах не было ніводнай зламай галінкі.

І сёня прыемна паглядзець на роўныя рады ліпак, ясеняў, бярозак. Восень агаліла іх кроны, і цяпер кожнаму відаць, як падраслі за год маладыя парасткі.

За дваццаць год партыйнай работы Соф'я Іванаўна прывыкла верыць у людзей, у іх слу. Яна ўмее падысці да іх, мабілізаваць на добрую, карысную справу.

На яе ініцыятыве сёлета працуран грамадскі калодзеж, наладжана асвяленне вуліцы. На былой пустэчы закладзен сквер. Са сваімі выбаршчыкамі Соф'я Іванаўна часта гутарыць аб раўнінных партыі і ўрада, аб падзеях за рубяжом — аб усім тым, што цікавіць, хвалюе людзей. Вось і цяпер яе часта можна ўбачыць з газетай у руках. Дэпутат расказвае выбаршчыкам аб пaeздцы Мікіты Сяргеевіча Хрушчова ў Злучаныя Штаты Амерыкі, аб яго перагаворах з прэзідэнтам Эйзенхауэрам.

— Народ любіць жывое, праўдзівые слова, — гаворыць Соф'я Годава. — Трэба толькі з душой адносіцца да абавязку прапагандыста ідэй роднай партыі.

І ў гэтай справе можна браць прыклад з камуністкі Годавай. Паштальён штодзень прыносиць ёй «Правду». Прачытаўшы газету, дэпутат бярэцца за мастацкую літаратуру.

— Вельмі шкада, — скардзіцца Соф'я Іванаўна, — што работнікі бібліятэк Нясвіжа не практикуюць дастаўку кніг на дом пенсіянерам, ды і не толькі ім. Справа прасоўвання кнігі ў масы толькі выйграла б.

На першы погляд цяжка паверыць, што Соф'я Іванаўне Годавай — восьвось шэсцьдзесят.

... Неспакойнае сэрца ў камуністкі. Яна верай і праўдай служыць народу, апраўдвае высоке давер'е выбаршчыкаў. І яны з гонарам, з вялікай цеплыней гавораць пра яе:

— Наша Іванаўна...

— Наш дэпутат...

I. ТАРТОУСКИ

НА КОНКУРС

Крыніча БАГАЦЦЯ, СЛАВЫ

СТАЯЛА хатка, як на курыных ножках. Стаяла доўга, аж у зямлю па вокны ўрасла і мох па сценах папоўз. І жыла ў гэтай хатцы сям'я: бацька, маці і трое дзяцей. Вясной дарослыя хлеба амаль не елі—аддавалі яго дзесяцям, і тыя, ядучы хлеб, трымалі скібачку aberуч, а маленькая вачаняткі вялікай радасцю свяціліся. Акрамя даматканай, іншай вонраткі ніхто не насіў. Абутак таксама быў самаробны—лазовыя лапці. Дзякаваць богу, хоць гэтага матэрыялу хапала ўдосталь: навокал на дзесяткі вёрст ляжалі балоты, а дзе балоты, там і лазняк...

Гэта не казка, а сапраўдная быль...

Гаспадары хаткі мелі паўгектара зямлі, каня, карову і некалькі курэй. Праўда, на коней гаспадару не шанцевала, бо ўсе яны пападаліся з цяжкай рукі. Так гаварылі людзям. На самай жа справе слабыя коні рваліся пад цяжарами працы або зыхалі з голаду. Мала чым адрознівалася і людская доля: працавалі дзень і ноц, надрывалі руки, а шчасця не ведалі. Ніхто не хацеў ведаць і гэтых людзей, хіба толькі ўспаміналі, калі выходзіў тэрмін плаціць падаткі.

Падацца ў заработка? Але куды? Толькі да бліжэйшай станцыі 45 вёрст. Дзве пары лапцяў стопчыш, пакуль зойдзеш, а вернешся з пустымі рукамі.

Ева Мікалаеўна Стральчэнія стараецца не ўспамінаць пра тыя часы, — вельмі ўжо балюча на сэрцы робіцца. Яшчэ горш балюча, калі ўспомніць мінулу вайну.

...Разляпваючы капытамі падталы снег, туманным ранкам па вуліцы галопам праімчаліся конікі. Праз якую хвіліну партызанскі ражок абвясціў трывогу. На вёску рухаліся карнікі.

Пакуль Ева Мікалаеўна абула ў лапцікі сонных дзяцей, сабрала такія-сякія пажыткі, вёска ўжо апусцела. І тут здарылася бяда — паламаліся сані. Што рабіць? Куды схавацца? На шчасце, у суседнім двары яна ўбачыла партызанаў-коннікаў.

— Даражэнкія, дапамажыце!.. Дзеци малыя... і саней няма.

Вусаты, смуглатаўры партызан, кінуўшы суседу павады і ні слова не кажучы, саматутам выцягнуў з глыбіні двара сані, запытаў:

— Дзе конь? Вядзі хутчэй, запрэгчы дапамагу, а то ўжо блізка...

Пакаштаваўшы на дарогу партызанскае бізуну, конь хутка вымчалі за вёску, да балота, на якім пачалося сакавіцкае разводдзе. Але ў ваду лезці не захацеў, занарвіўся. Ни

слёзы, ні пагрозы, ні ёмкая ламачына — нішто не дзейнічала на яго. Ён адступаўся назад, становіўся на дыбкі, крута забіраў убок. А ў вёсцы пачалася ўжо страляніна. Яна хутка набліжалася. Чакаць не было калі.

Ева Мікалаеўна кінула наравістага каня з усімі пажыткамі, пасадзіла меншага, Васілька, сабе на плечы, дзяўчынка пабрала за рукі і праз балота пайшла к лесу. Там, у лагеры, дзе збліся ў кучу аднавяскоўцы, пераабула дзяцей, падклушы, ў лапцікі сухога сена; іх чырвоныя, як буракі, ногі і пасінелья ад холаду твары ўвесе дзень непакойлі маці. «Хаця б не захварэлі», — трывожылася яна.

А над вёскай не пераставала ляскатаць страляніна. Потым у паветры з'явіліся варожыя самалёты, пачалі рвацца бомбы. Толькі к вечару ўсё сціхла: відаць, нацешыліся фашысты. Ноччу паваліў густы і мокры снег, усхадзіліся завіруха, але паліць агонь ніхто не адважваўся. Раніцай людзі вылазілі з-пад гурбаў снегу.

Апоўдні вярталіся дамоў. Вярнулася і Ева Мікалаеўна з дзецьмі, але ўжо не дамоў, бо на месцы хаткі кружыўся

сіняваты дымок ды тлелі чорныя галавешкі. Уся вёска Чудзін, усе паўтысячы двароў былі, як мятлой, змецены, а на іх месцы, нібы помнікі на могілках, жудасна тырчэлі голыя каміны.

Загаіла вёска Чудзін свае раны, хоць давалася ёй гэта вельмі нялётка. Яна забудавана на нанава. У вёсцы 500 новых дамоў, сярод іх домік Ева Мікалаеўна. Ніхай не надта якія пакоі, але ж далёка не раўні той хатцы, што стаяла, як на курыных ножках. Праўда, рани, нанесенія чалавечаму сэрцу, куды цяжэйшия. Баліць яны, калі ўспомніць мінулае.

Пасля вайны арганізаваўся калгас. Багацце ў Чудзіне не было і не магло быць, а таму і пайшлі людзі ў арцель з ахвотай. Ева Мікалаеўна спачатку працавала на розных работах, потым, параўнаніем з мужам, пайшла на ферму. У большасці тут працавала моладзь. І пяцідзесяцігадовая, з сеткай маршын на твары і сівізной у валасах, Ева Мікалаеўна на ферме была самай старэйшай.

— Сядзелі б вы, цётака, дома, пяклі б свайму дзядзьку Івану смачныя аладкі ды

не лезлі б туды, дзе і маладым нялётка, — пажартавала тады маладая цялятніца Таня Велька.

— Падумай, дзетка, што ка-
жаш. Хіба ж я такая ўжо ста-
рая?

— Цяжка тут. Працаваць
многа трэба.

Для Евы Мікалаеўны гэта было як насмешка, хоць жартаўлівая цялятніца і не мела ў думках яе пакрыўдзіць.

— Дык вось што, дачушка:
працаваць мы ўмеем. І калі
хочаш ведаць, дык ад цябе не
адстанем, — адрэзала яна.

— Што ж, пабачым, — за-
смяялася дзяўчына.

Спрачацца з Таній не кожны б адважыўся. Ужо да чаго дружны і заўзяты калектыв дзяўчат-цялятніц, і ўсё роўна яна вылучалася сярод іх сваёй працавітасцю. Маленькая, рухавая, з дужымі кароткімі рукамі, Таня не ведала стомы. Да таго ж яна мела вонкі работы на ферме: пяць год працавала тут. І ўсё ж Ева Мікалаеўна пасля той размоўы рашыла «правучыць» яе.

Працавалі яны ў адным цялятніку. Па работе адна адной не ўступалі. А неўзабаве так пасябравалі, што, як кажуць, вадой не разальшеш. І пасябраваў іх выпадак...

У туго вясну вельмі цяжка было з кармамі, і жывёла выйшла на пашу худая, зморана. Адно цялятка зусім не змагло ўстаць. Хварэла ўсю зіму, і цяпер, бездапаможна адкінуўшы галаву, ляжалі ў суседнім цялятніку; на голых, як барабан, баках не было ні шарсцінкі, нават на каленях скора пазлазіла.

— Здохне, — пакруціўшы галавой, заключыў ветэрынар Міхail Кондраль. — Бачыце, аж вочы зацягнула.

— Дайце яго мне, — папра-
сіла Ева Мікалаеўна. — Ня-
жо ж так і здохнет?

— Кармоў пашкадавала б, —
параіў ветэрынар.

Ева Мікалаеўна, забраўшы цяля ў свой цялятнік, паспра-
бавала дачь пойла; яно з такай
прагнасцю піло, што цялятні-
ца пабаялася больш даваць,
каб не абпілося. Тым часам
Таня выпрасіла ў конохай
аўса — і гэты пачастунак цяля-
ці спадабаўся.

— Выжыве, — сказала тады Ева Мікалаеўна. — Кармілі
гнілым сенам — вось і звалі-
лася з ног.

Цяля ўпартая змагалася за
жыццё, і цялятніцы для сва-
го гадаванца нічога не шкада-
валі. Нават, бывала, з дому
хлеб прыносила, толькі б вы-
жыла. І цяля хутка пачало
папраўляцца. Ветэрынар (ён
абслугоўваў і суседнія калга-
сы) забыў пра яго. А калі
ўспомніў месяцы праз трэ-
зытуаў у Еву Мікалаеўны:



Нядайна ў саўгасе «Сялява» Халопеніцкага раёна створан камсамольска-маладзёжны калектыв даярак, які змагаецца за званне брыгады камуністычнай працы.
На здымку: маладыя даяркі (злева направа) Марыя Казлова, Марыя Корзан, Марыя Кукса, Кацярына Корзан і Еўдакія Кудлацкая.

Фота П. Наватарана.
(Фотахроніка БелТА).

— Ну, доўга пажыло тваё цяля?

— Толькі што прасіла клянцца «клапатліваму» ветэрыну, — адказала цялятніца.

— Няўжо выжыла? — не павершы Кондраль.

А калі ўбачыў, твар заліла чырвань. Перад ім стаяла сытая, прыгожая цялушки; яна даверліва цёрлася калі ласкаў цялятніцы, не звяртаючы на яго нікакай увагі.

— Няўжо ж гэта тая? — дзівіўся ветэрынар.

У адказ цялятніцы толькі засміяліся.

Выпадак гэты адбыўся пяць год назад. А карова, выгадаваная Евой Мікалаеўной і Таняй, і па сённяшні дзень ходзіць у калгасным статку.

З того часу не раз клапатлівия цялятніцы здзіўлялі сваіх аднавяскуюцаў.

Вось і сёлета Ева Мікалаеўна зноў «выратавала» карову, а Таня Велька выгадавала жарбя, якое ва ўзросце трох дзён прынеслі ёй конюхі. І гэта — між іншым, бо ёсць у іх галоўны занятак: гадаваць маладнякі.

А выгадавана імі ні многа, ні мала — калі паўтысячы цялят. Сваімі клапатлівымі адносінамі да жывёлы цялятніцы заслужылі вялікую павагу калгаснікаў. Першымі ў вёсцы выходзяць яны з хат, збіваючы з травы ранішнюю расу ці пракладваючы па глыбокім снезе сцяжынку, — спяшаючыца на ферму. А вечарам пазней за іншых гасяць свято, увесь дзень аддаючы сваім гадаванцам: кормяць, поясць, чысцяць памяшканне. І люба зайсці ў той цялятнік: тут такая чысціня, што і не верыцца, ці для жывёлы гэта. Цяляты таксама, хоць сёння ж любое з іх — на выстаўку. Усюды відаць праца клапатлівых цялятніц. Затое і гонар і павага ім. На калгаснай Дошцы гонару поруч з лепшымі працаўнікамі арцелі змешчаны іх фата-

графіі, а фатаграфія Тані Велька — нават на раённай Дошцы гонару. Калі ж зайдзеш да каторай з іх у хату, на покуці, дзе некалі віселі абразы, у прыгожай рамцы — «Пасведчанне», якое выдадзена ўдзельніцы Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве. Між тым, Ева Мікалаеўна не забыла той першай размовы з Таняй і, хоць ужо і гады не тыя, усё роўна не кідае надзеі, што і яе фатаграфія будзе на раённай Дошцы гонару, поруч з Танінай.

Цялятніцы добра зарабляюць. Неяк зайшоў на ферму сакратар калгаснай партарганізацыі Якаў Іванавіч Пракоп'еў.

— Як жывём, Ева Мікалаеўна? — запытаў ён у цялятніцы.

— Жывём — хлеб жуём, — адказала тая.

— Яшчэ ж не атрымлівалі сёлета, — пажартаваў сакратар.

Але Ева Мікалаеўна адказала ўсур'ёз:

— Уга! У мяне, Якаў Іванавіч, яшчэ таго, што летася зарабіла, на ўсю зіму хопіць.

Праз які тыдзень цялятніца толькі авансам на працаадні атрымала 600 кілаграмаў збожжа.

Наогул, зараз у Чудзіне жывуць заможна. Калгас радыёфікаваны, мае сваю сельскагаспадарчую тэхніку, электрастанцыю, багаты працааднені.

У мінулым годзе арцель ме-ла агульны даход больш паўтара мільёна рублёў, сёлета гэтулькі ж калгас атрымае толькі ад жывёлагадоўлі.

...Нядайна Якаў Іванавіч Пракоп'еў сустрэўся са старшыней суседняга калгаса.

— Не разумею, Якаў Іванавіч, — пачаў той, — здаецца, і зямля ў нас не горшая, і ўмоўы аднолькавыя, а вынікі... У чым жа сакрэт? Вас заўсёды хваляць, а нас... — і ён махнуў рукой.

Сусед, відавочна, меў на ўвазе тое, што ў перадкастрычніцкім сацыялістычным спаборніцтве калгас «40 год Кастрычніка» зноў пакінуў у сябе пераходны Чырвоны сцяг па надоях мілака, забраў другі — па вытворчасці мяса — і занесен на раённую Дошку гонару.

Якаў Іванавіч, на вачах якога расла вёска ад лазовых лапцяў да электрычнасці, адказаў:

— Сакрэт, братак, у людзях. Залатыя яны ў нас, працавітыя. — Падумаў яшчэ, што варта было б расказаць пра такіх працаўнікоў, як Ева Мікалаеўна Стральчэнія, Таня Велька, але закончыў карацей: — А праца — гэта і ёсць крыніца багацця... — і, крыху памаўчаўшы, дадаў: — і славы.

Іван КІРЭЙЧЫК

Ганцавіцкі раён.

У Порплішскай сярэдняй школе Докшыцкага раёна добра наладжана політэхнічнае наувучанне. У сталярнай, механічнай і швейнай майстэрнях вучні набываюць неабходныя навыкі. На здымку: вучні 6-га класа (злева направа) Галіна Шыцік, Леанадзія Карапёва і Тацяна Каляда на ўроку шыцця.



Свінарка калгаса «Перамога» Глыбоцкага раёна Наталля Крэмес гадавое абавязацельства па адкорму свініі выканала за 10 месяцаў. Адкормлена 250 галоў агульной вагой 240 цэнтнераў. У будучым годзе яна думае ў два разы больш адкарміць свініі.

На здымку: свінарка Н. Крэмес.

У Порплішской сельскай бібліятэцы Докшыцкага раёна больш 3100 тамоў мастиакай, сельскагаспадарчай і палітычнай літаратуры. Трэці год ёю загадвае камсамолка Ірына Шыталь.

300 чытачоў бібліятэкі заўсёды задаволены яе работай. На здымку: бібліятэкар камсамолка І. Шыталь адбірае кнігі для бібліятэкі-перасоўкі ў аддаленія брыгады саўгаса.

Фота А. Лукашова.



ПЯТРОЎНА

У росах купаецца ранак.
Даносіца з гаю «ку-ку».
Між сініх ільноў на паўстанак
Пятроўна праводзіць дачку.
Ідзе яна побач з дачкою,
І змоўкла-прыціхла чагось.
Мо' ўспомніла ранне другое—
Сваю прыгажосць-маладосць...
...Калісьці руплівай, вясёлай
Яна звеніяво была.
І слава Пятроўны наўкола
Ішла ад сяла да сяла.
І лён у яе рос цудоўны!
Кідаўся у вочы здалёк.
Глядзела, палола Пятроўна
І звалася: «Лянок-даўгунок...»
Бывала, дачка з ёй гуляе.
— Дачушка, памерайся йдзі!
У лён забярэцца малая:
— Я меншая, мамка, глядзі!

Смяеца тады звеніявая:
— Расці табе трэба хутчэй!..
Шуміць даўгунец, паспявает.
Глядзіш — не адвесці вачэй.
Шуміць даўгунец, залаціцца.
Няма яму краю і меж.
А увесень:
— Пятроўна, ў сталіцу
На выстаўку лён павязеш...
Як сёння свяціўся той ранак,
Клубіўся туман над ракой.
Пятроўна ішла на паўстанак
Сцяжынкаю палявой.
Ад шчасця, як сёння у Тоні,
Аж кругам ішла галава.
І марыла доўга ў вагоне:
«Якая яна ўсё ж — Масква!»
Яе як жаданую госцю
Сталіца тады прыняла,
Як лепшыя дні маладосці.

У сэрца Пятроўны ўвайшла...
Прышло успамінаў нямала.
Ты іх паспрабуй адгані.
І сумна Пятроўне мо' стала,
Што тыя не вернуцца дні?
Што годы яе ўжо не тыя —
Прышла сівізна наяву,
І што не яна — маладыя
Паедуць сягоння ў Маскву!
А, можа, на сэрцы не тое?
Сягоння адправіца ў шлях
Дачка яе родная, Тоня
З шчаслівай іскрынкай ў вачах.
У росах купаецца ранак.
Даносіца з гаю «ку-ку».
Між сініх ільноў на паўстанак
Пятроўна праводзіць дачку.

А. ВЯРЦІНСКІ

У МУЗЕІ ЯКУБА КОЛАСА



Агульны выгляд музея Якуба Коласа.

Ці даўно, здаецца, хадзілі сюды да народнага паэта за парадай і добрым словам сябры-пісменнікі, прыяджалі, каб выказаць пачуццё павагі і захаплення, госці з іншых рэспублік, наведваліся журналісты і мастакі...

Цяпер у даме-кватэры, дзе правёў свае апошнія гады жыцця Якуб Колас, адкрыты музей. Зноў ідуць сюды людзі, каб яшчэ і яшчэ раз аднавіць у памяці і сэрцы вобраз паэта, які ўвайшоў у жыццё кожнага з нас яшчэ з дзяцінства, яшчэ з тых дзён, калі мы вучыліся чытаць першую ў сваім жыцці кніжку...

Ярка на камінку	Латае халацік
Смольны корч палае,	На улоне матка.
Бацька на калодцы	Пойдзе заўтра ў школу
Лапаць падплятае.	Іх сынок Ігнатка...

Даўно забыліся тыя часы, даўно зусім па-іншаму збираем мы ў школу сваіх дзяцей. А вершы Якуба Коласа жывуць у памяці і сέня, і сέня хвалююць яны шчырасю і горкай праўдай і нас, бацькоў, і нашых дзяцей.

...Утульны двухпавярховы домік ад вуліцы заступілі маўклівыя хвоі. Цяпер, у пагодлівия зімовыя дні, хвоі стаяць, як зачараваныя, ззяючы на сонцы безліччу кветак-зор...

У глыбіні двара — сад, грады, невялічкая «дзялянка», дзе некалі сам, уласнаручна, Якуб Колас сеяў жытва...

З дзяцінствакроўна звязаны з прыродай і цяжкай сялянскай працай, паэт да апошніх дзён свайго жыцця захаваў гарачую любоў і павагу да роднай беларускай прыроды і да той працы простага чалавека, якая корміць нас і поіць.

Дзяцінства паэта прайшло на ўлонні прыроды. Лясы, сенажаці, крыніцы, прыгажун Нёман... Колькі чудоўных радкоў прысвяціў ім паэт!

Мой родны кут, як ты мне мілы!

Забыць цябе не маю сілы...

...У першым пакоі музея сабраны матэрыялы, якія расказваюць пра дзіцячыя і юнацкія гады паэта. Вось хутар Альбуць, пра які Колас так успамінаў у сваёй «Аўтабіографіі»: «Леснікова пасада стаяла на бойкай дарозе, куды ішлі і ехалі людзі. Многа рознага люду панерабывала ў нашай хаце. Нямоўчыя цікавыя гутаркі новых людзей пашырылі мой запас ведаў аб людзях і жыцці і далі мне багаты матэрыял для назірання»...

Адна з выставак кніг Якуба Коласа.



18



Якуб Колас і дзед Талаш.

Несумненна, што тут, у «лесніковай пасадзе», будучы паэт і наглядзеўся тых людзей і наслухаўся ўсіх тых гутарак, якія потым з такой цудоўнай прастатой і гумарам здолеў перадаць ён у сваёй «Новай зямлі».

...Вось гады вучэння Якуба Коласа ў Нясвіжскай настаўніцкай семінары. Тут здымак самога будынка і агульны здымак выкладчыкаў семінары. Сярод іх Кудрынскі. Гэта ён, прачытаўшы верш дванаццацігадовага семінарыста Міцкевіча «Вясна», прадказаў яго будучыню: «Вось ваша сапраўдная дарога. Пішыце пабеларуску».

Скончышы семінаршу, Якуб Колас, як вядома, настаўнічаў на Палессі — у самым яго глухім кутку: спачатку ў вёсцы Люсіна, потым — у Пінкавічах. Тут ён упершыню пазнаёміўся з нелегальнай літаратурай, тут канчаткова акрэсліўся яго рэвалюцыйныя погляды. Адсюль, пасля ўзделу ў настаўніцкім з'ездзе, Якуб Колас папаў у мінскі астрог...

Фотадзымкі аднаўляючы час, калі Канстанцін Міхайлавіч сустрэўся з настаўніцай Марыяй Дзмітрыеўнай Каменскай. Пазней яна стала яго бліжэйшым сябрам, верным спадарожнікам на ўсё жыццё. Тут жа сямейны здымкі: Якуб Колас з Марыяй Дзмітрыеўнай і сынамі — яшчэ малымі дзецьмі... Тут жа шматлікія выданні яго кніг, у тым ліку і дзіцячых, як «Міхасёвы прыгоды» — адной з самых сонечных, жыццярадасных старонак жыцця самога паэта.

Крок за крокам, дакумент за дакументам — і ўсё глыбей і глыбей пазнаецца творчы і жыццёвы шлях народнага паэта.

Вось рабочы пакой Якуба Коласа. Тут нішто не перамянілася, ўсё засталося як і некалі пры жыцці паэта. Пісьмовы стол, канапа, два мяккія крэслы, шафа з асабістымі рэчамі: кій, зроблены самім паэтам, капялюш, касцюм, кажух. Звычайні сялянскія кажух, якім любіў накрыцца Канстанцін Міхайлавіч, асабліва тады, калі яму нездаровілася.

Пры музеі жыве і сочыць руплівым вокам за чысцінёй і парадкам родная сястра Якуба Коласа — Алена Міхайлаўна. Адна з тых малодшых дзяцей у сям'і Міцкевічаў, пра якіх у «Новай зямлі» не без гумару пісалася:

Малая — Юзік, Гэля, Ганна —
Асобна елі пастаянна...

Парафку дзеці не трымалі.
І іх ніколі не сціскалі,
Абы насоў не разбівалі...

Цёпла і прыветна сустракае Алена Міхайлаўна кожнага, хто прыходзіць у музей.

— Заходзьце, калі ласка. Паглядзіце, напішыце...
І людзі ідуць сюды і ідуць — зблізу і здалёку, —
каб аддаць свайму народнаму паэту даніну глыбокай павагі і сардэчнай падзялкі.

А. ВАСІЛЕВІЧ

Маленькая книга, якая многаму вучыць

«З дзённіка маці» — так называецца гэтая маленькая кніжачка, выпушчаная вучэбна-педагагічным выдавецтвам РСФСР. Яе аўтар — Ірына Рафаілаўна Ключарова, простая савецкая жанчына, педагог па прафесіі і адданая, любчая маці. У «Дзённіку» ўсяго 45 стронак. Але колькі ў ім цудоўных думак, колькі каштоўнага педагогічнага вопыту, колькі карысных і неабходных парад для кожнай маці, для кожнага бацькі!

«Выхаванне дзяцей — вялікая і складаная справа. Асабліва цяжка бывае той маці, якая выхоўвае дзяцей адна і па сутнасці нясе адказнасць за абодвух бацькоў. Лёс такой маці выпаў і мне.

Я страціла мужа, калі сын у споўнілася пяць год, а дачцы было некалькі месяцаў», — піша І. Р. Ключарова.

Як і кожнай маці, Ірыне Рафаілаўне вельмі хацелася, каб яе дзеци выраслі людзьмі чулымі, стойкімі, умеючымі пераадольваць цяжкасці, каб сталі яны сапраўднымі савецкімі людзьмі. Аб tym, як гэта ёй удалося, у чым былі яе цяжкасці, памылкі і поспехі, у форме літаратурнага нарыва, жыві і цікава і расказваеца ў кнізе.

«Дзённік» пачынаеца з расказу аб хібах у выхаванні, дапушчаных аўтарам. Яна лічыць, што не ўсім пытанням выхавання ўдзяляла дастатковую ўвагу, што некаторыя з іх былі ёю абыйдзены па няведанню.

Але памылкі, аб якіх расказвае аўтар «Дзённіка» (дарэчы, яны заўсёды разумна і тактычна выпраўляліся), — гэта кропля ў моры ў пароўненні са станоўчымі фактамі ў пытаннях выхавання, аб якіх скромна і проста гаворыць кожны радок кнігі.

Тав. Ключарова расказвае, як удалося ёй з ранняга дзяцінства выхаваць у сваіх дзяцей працоўныя навыкі, любоў да парадку і чистаты, як непрыкметна ўстанавілася ў іх доме правіла, што дзеци павінны прыбраць за сабой, вымыць перад ядой руکі, памыць пасуду, паліць кветкі.

Да прыходу маці з работы дзеци стараліся зрабіць шмат хатніх спраў. «Мама прыйдзе, а мы ўжо ўсё зрабілі». Усведамленне гэтага прыносіла ім вялікую радасць.

«Даволі часта, — расказвае аўтар, — я дзейнічала на свядомасць дзяцей ускоснымі шляхамі. Калі я, вяртаючыся з работы, заставала ў пакоі непарарадак, то рабіла заўвагі, быццам жартам: «Мяне і не чакалі? А я ж думала, прыйду, у нас чыста, утульна,

чайнік ужо закіпей, будзем разам вячэраць... Вы ж і не падумалі нічога прыгатаваць, а яшчэ маміны памочнікі!»

Маці прывучыла дзяцей дапамагаць не толькі ёй, а і адзін аднаму, таварышам. Прывучыла не хваліцца гэтым, а прымаць як належнае. Дзеци не грэбавалі ніякай работай. Вось адзін з многіх прыкладаў: Ірынцы было сем год, калі яна пайшла ў школу. Аднойчы перад адыхадам на заняткі маці заўважыла, што ў яе брудныя рукі, і зрабіла заўвагу.

— Мамачка, гэта не адмываецца, гэта сажа, — бянтэжачыся адказала дзяўчынка. — Я ўчора вечарам кухонную пасуду і патэльні чысціла, каб табе не валаводзіцца...

Якая маці не пазайздросціць такім чуллівым клопатам з боку дзяцей?

Захапляе сяброўства дзяцей, клопаты аднаго аб другім, асабліва Андрэйкі ў адносінах да Ірынкі. Ён заўсёды адчуваў сябе старэйшым, «мужчынам» у доме.

Маці часта прыходзіла з работы позна. Дзеци ўжо спалі, а настале разам з вячэрай яна знаходзіла запіску накшталт гэтай: «Мы варылі бульбу. Паелі добра. Гэта табе вячэра. Урокі зрабіў усе. У Ірынкі і ў мяне ўсё ў парадку. Хадзілі па газу. Хлеб на заўтра купілі. Кладзіся спаць раней. Мама, пацалуй Ірынку, я абяцаў. Яна хацела цябе чакаць, а я ўгаварыў яе легчы і сказаў, што ўсё роўна ты яе сонную пацалуеш. Андруша».

Аўтару «Дзённіка», калі яна яшчэ не была маці, не падабалася, калі дзеци сустракалі сваіх бацькоў пытаннем:

— А што ты мне прынесла? Ей заўсёды здавалася, што гэтым бацькі як быццам купляюць любоў дзіцяці. Сама яна гэтага пазбягала. Купляючы што-небудзь дзіцяці, яна па прыходзе дамоў наўмысна аб гэтым не ўпамінала.

Маці не балавала дзяцей частымі падарункамі, але калі што-небудзь абяцала купіць, то абяцанне выконвала абавязкова. І дзеци ведалі, што слова маці — закон.

Вельмі пераканаўча аўтар «Дзённіка» расказвае, як важна лічыцца з асобай дзіцяці, узважваць свае ўчынкі, як недапушчальна «зрывати» свой дрэнны настрой на дзецих. Былі такія факты і ў гэтай сям'і. Калі Андрэйка вучыўся ўжо ў сёмым класе, ён расказаў маці пра свою крыўду на яе, калі яна яго трохгадовага

ударыла па твары шарсцянымі світарам. Выпадак гэтых здарыўся так. Бацькі купілі сыну прыгожы шарсцяны касцюмчык. Маці хацела ў ім сфатаграфаваць сына. Штонікі яна яму адзела лёгка, а світар «калоўся». Дзіця не далося адзець яго цераз галаву і ўцякло. Прышлося «сілай» прымусіць Андрэйку гэта зрабіць. Андрэйка пакарыўся, але доўга плацала.

Ірына Рафаілаўна ўспамінае яшчэ пра адну незаслужаную крыўду, якую не забыла яе дачка. Ірачцы было тады пяць год. Маці працавала ў дзіцячым доме. Дзеци знаходзіліся з ёй. Аднойчы ўзнялася страшэнная навальніца. Дзеци дзіцячага дома і Андруша — усе былі на месцы. Не было толькі Ірачкі. На скацінным двары ад маланкі загарэўся дах хлява. Лёгка зразумець хваляванне маці. Пайсці і пакінуць сваіх выхаванцаў у час навальніцы яна не магла. Калі грымоты крыху сціхлі, яна з сынам пайшла шукаць дачку. Ірачка сама ўжо бегла маці наустрач, спалоханая, прамокшая. Не вытрымалі нерви і маці груба закрычала на дзяўчынку: «Будзеш яшчэ знікаць з дома! Будзеш, брыдкая дзяўчынка!» І праз шмат год дзяўчынка пытала:

— За што ты мяне тады лаяла, я так і не ведаю! Я нават не баялася, а толькі ўвесь час думала: «Што ж я нарабіла, мама мяне шукае, мама непакоіцца, хутчэй да мамы! Я ж сядзела ля хлява, які загарэўся, а ты...»

— Да гэтага часу мне сорамна і балюча за свой зрыў, але ж зробленага не вярнуць... — справядліва заўважае аўтар.

Гэты адзін факт можа многаму навучыць тых маці, якія вельмі мала лічацца з дзіцячай годнасцю і часта ў сваім бяссіллі выхавацеля ўжываюць рамень.

У «Дзённіку» так многа цікавага, што кожны факт выклікае захапленне. Прадаставім гэта адчучуць самім чытачам.

Яшчэ аб адным хочацца скажаць. Кніга «З дзённіка маці» пе-рэкладзена і выдадзена ў Чэхаславакіі. Ёю нашы чэхаславацкія сябры пачалі выпуск серыі літаратуры для бацькоў. Кніга выйшла і ў Кітаі. Было б вельмі добра, калі б вучэбна-педагагічнае выдавецтва нашай рэспублікі выдала яе вялікім тыражом, каб кожная сям'я, кожны бацька і маці маглі наўмысна гэту ўчынку і карысную кніжку.

З Дзенгіка маці

(Урывак з кнігі, які мы друкуем, рассказвае аб вялікай дружбе брата і сястры).

XАЧУ сказаць, што майм запаветным жаданнем было выгадаваць дзяцей сябрамі. У мяне быў цудоўны прыклад — мая родная сям'я, якая вызначалася глыбокай прыхільнасцю адзін да другога і адданай дружбай.

Я баялася, што Андрэй, як гэта часта бывае, хваравіта настасіца да паяўлення другога дзіцяці, і старалася неяк прадухіліць пачуццё дзіцячай рэўнасці. Мы разам чакалі дзіцяці... сын бачыў падрыхтоўванне пасагу. Разам з Андрэем хадзілі мы купляць коўдру, ложак. Яго жаданне я выканала, назваўшы дзіця сваім іменем — Ірына. Андрэй заўсёды адчуваў, што ён старэйшы, адносіўся да сястрычкі беражліва, клапатліва і на дзіва добра ўмеў разумець яе, лічыцца з ёй, так сказаць, паважаць яе асобу.

Сапраўднай праверкай дружбы маіх дзяцей, ды і нашых узаемаадносін, быў перыяд эвакуацыі. Дзеци тады асабліва прывязаліся адзін да другога — яны былі эвакуіраваны без мяне. Калі ў трывожныя дні вайны пачалі з Масквы вывозіць дзяцей, я не магла па роду сваёй работы выехаць з імі і адправіла іх з дзіцячым садам. Разлучаліся мы першы раз. У час збораў усе былі бадзёрымі... Я жартавала з імі, гаварыла, што хутка сустрэнемся, разам мецілі і ўкладвалі рэчы. Дачка — ёй не было чатырох год — не разумела многага, а дзевяцігадовы сын ужо разумеў і стрымліваўся. Мужна стрымліваўся. Я, не сцярпела, спытала: «Андрэйка, табе не хочацца ехаць?»

Ён адказаў: «Калі ты вырашила, мама, значыць, так трэба».

Па дарозе на вакзал мы гаварылі пра ўсё, апрача ад'езду. У вагон уваходзіць бацькам не дазвалялася.

Дачка толькі на вакзале, убачыўшы, як маці передаюць у вагон выхавацелям сваіх дзяцей, зразумела, што я з імі не паеду. Яна горка расплакалася, паўтараючы адну фразу:

— Мама, не адпраўляй нас! Табе без нас самой страшна будзе! Мама, я не баюся, калі страляюць!

Сын павёў яе з сабой. Прыціснуўшыся да сцяны вагона, я не магла рушыць з месца. У акно мне ўдалося ўбачыць сваіх дзяцей. Моцна прытуліўшыся да брата, сядзела ў яго на руках дзяўчынка. Ён паклаў яе галоўку на плячо, гладзіў адной рукой і рассказваў нешта. Другой рукой непрыкметна змахваў з вачэй слёзы: ён сам жа быў яшчэ зусім маленькі... Нашы позіркі сустрэліся. Не здимаючы дзяўчынку з каленя і не паказваючы мяне Ірынцы, сын дастаў з кішэні блакнот, які я яму дала на дарогу, паспешліва напісаў нешта і, скамячыўшы, кінуў паперку ў акно. Цягнік крануўся. Я засталася на пероне з запіскай у руках. Скачучыя буйныя літары: «Прыезджай, як толькі зможаш. Мне таксама страшна. За Ірынку не

хвалюйся, я ўесь час буду за ёй глядзець, пакуль ты не прыедзеш. Даю слова».

Толькі маці зразумее, як цяжка мне было вярнуцца ў пустую, па-страшнаму ціхую кватэру. Усюды цацкі, дзіцячыя рэчы, ложкі, а дзяцей няма... Здавалася, ніколі не змоўкне ў вушах гэты апошні стук колаў адыходзячага цягніка. А работа ў час вайны патрабавала асаблівай вытрымкі і трэба было глыбей схаваць горыч разлукі.

Да дзяцей я прыехала праз два месяцы, суправаджаючы як медыцынскую сястра чарговы эшалон у тым жа напрамку. Гэта была мая другая спецыяльнасць, атрыманая на медыцынскіх курсах. Горад, куды я прыбыла, быў у 20 кіламетрах ад дома адпачынку, дзе знаходзіліся эвакуіраваныя дзеци.

Мяне назначылі медыцынскай сястрой у дзіцячы інтэрнат. Начальнік эвакапункта з незадавальненнем прыняў маё назначэнне, даведаўшыся, што там жывуць і мае дзеци.

— З-за ваших дзяцей паднімецца перапалох! Будуць за вамі бегаць з крыкам «мама!»

Я пераконвала, што дзеци мае перапалоху не зробяць, што яны вытрыманыя, арганізаваныя... Мужчына паціснуў плячыма:

— Што вы гаворыце глупства! Якая можа быць вытрымка ў дзяцей!

Камскі пароход прыбыў к дому адпачынку ўначы. Не вытрымаўшы, пайшла я паглядзець сваіх спячых дзяцей, ведаючы, што з раніцы павінна буду прыступіць да работы і прайсці да дзяцей не ўдасца.

Доўгія рады ложкаў са стрыжанымі галоўкамі на падушках. Дзе ж мае? Стомленыя, сонныя няні адказвалі неахвотна.

— Не ведаем, дзе ваншы — тут усе нашы!

Баючыся запаліць свято, я нізка нагіналася над ложкамі, папраўляючы мімаходам коўдры, лашчачы сонных дзяцей... Падыходзіла я ўжо да пятай спальні і з горыччу падзялілася з адной з дзяжурных, што ніяк сваіх дзяцей не знайду.

Імёны ім нічога не гаварылі. Кожны ведаў сваіх, а ці мала ў іншых групах Ірынак і Андрэйкаў...

— Пачакайце! Іх двое? Хлопчык большанькі і маленькая дзяўчынка? Анютка! Ды гэта ж наша «неразлучная пара»!?

Падышла Анюта, няня з суседнай групы, і жанчыны расказалі мне шмат кранаючага аб маіх дзецах.

— Ды іх усе ведаюць! Як прыбылі мы на месца, пачалі аддзяляць школьнікаў у адзін будынак, да школьнікаў у другі. Ну ўсе дзеци як дзеци, а гэтая іх ў якую! «Абязалі маме быць разам», — і ўсё тут. Усё-такі хлопчыка адвялі да старэйшых. Тады дачка ванша і задала перцу! Увесь дзень ні да яды, ні да

піцця не дакранулася. Ціхенька так плача, жаласна і ўсё прыгаварвае: «Ну, калі ласка, аддайце мне браціка! Навошта вы нас разарвалі!» Думалі, абыдзеца, раніцой тое ж самае. Выхавацелі вырашылі ходзь на час, пакуль прызвычаіца дзяўчынка, брата ёй вярнуць. Глядзім, сам з'явіўся. Прынёс клуначак свой і запіску аб залічэнні ў нашу групу. Хадзіў, ка-жуць, з пісьмовай заявой да начальніка. Напісаў: «Прашу вас, таварыш начальнік, не разлучаць мяне з сястрычкай. Я маме абяцаў, што мы будзем разам. Даю слова ў групе дапамагаць выхавальніцы, чым змагу».

«Сяцёр і братоў шмат мы прывезлі, а заява такая адна паступіла», — вырашыў начальнік. Так і ходзіць ён, як свечка, высокі сярод трохгодак. Пойдзем сюды, мы вам іх пакажам.

У пакоі сярод маленікіх ложкаў стаяў адзін вялікі, на якім і спалі мае дзеци разам.

Няня адкрыла коўдру. Дачка спала, абхапіўши абедзвюма ручкамі брата.

— Заўсёды так, — растлумачыла няня. — Гэта, каб, значыць, унахи браціка не забралі. Сам ён яе купае, сам корміць. Спачатку паглядзіць, каб яна ўсё з'ела, потым за сваю порцюю бярэцца.

Проста вам, таварыш сястра, скажу, на дружбу іх усе глядзяць з задавальненнем... І не сварацца ніколі. Калі што малышка ўпрацца, брат ёй нейкія слова ціха скажа і зараз парадак... Так і празвалі іх тут «неразлучная пара».

Будзіць я дзяцей не стала. Баялася шуму першай нашай сустрэчы сярод спячых малютак. Пакінула запіску Андрэйку. Напісала, што прыехала сюды працеваць, што я іх бачыла і вельмі рада чуць пра іх як аб дружных, добрых дзециах. Прыйду да іх, калі можна будзе. Прасіла Андрэйку перадаць Ірынцы, што мы зноў усе разам і яшчэ, каб не беглі яны да мяне насустреч, калі ўбачаць мяне здалёку, таму што тады мне зноў прыдзеца паехаць...

Раніцой, стаім з урачом і начальнікам інтэрната, глядзім, як дзеци ідуць снедаць. Здалёку сваіх дзяцей убачыла: Андрэйка ўзвышаецца. Захвалявалася. Заўважылі мяне і дзеци. Ірынка кінулася да мяне, але Андруша пацягнуў яе да сябе і нешта шапнуў. Я падняла руку ў знак прывітання і сказала:

— Я тут, дзеци, потым прыйду!

Дзеци прайшлі міма, не выходзячы са строю. Начальнік глядзеў на мяне і, бачачы скрываючы мною хваляванне, падбадзёрваюча сказаў:

— Ну, калі б я ведаў, што гэта вашы дзеци, не прэтэставаў бы так супраць вашага назначэння. Добрая дзеци.

Пакорпаўшыся ў партфелі, аддаў мне Андрэйку заяву:


— Хаваў на памяць. Вазьміце, маці яна даражэй...

Праз некалькі дзён сын мне заяўў:

— Раз ты прыехала, пераводзь мяне да старэйшых. Ірыну здаю табе ў поўным парадку... А мне вельмі хочацца ў лагер. У іх паходы, на лодках катаюцца, дзяжурствы розныя, а да сястры я ў госці хадзіць буду...


У нямногіх словах заўважалася адчутая ім цяжкасць праўывання з трохгодкамі, але так трэба было, і ён цярпеў. Шмат прышлося праявіць Андрею мужнасці і пасля нашай сустрэчы.

У хуткім часе мяне як медыцынскую сястру назначылі ў эвакашпіталь, і я разам з дзецимі паехала ў іншы горад.



На Васілевіцкай ДРЭС працуе многа жанчын. Адны прыйшли сюды яшчэ тады, калі толькі пачыналі ўзвядзіцца сцэны гэтай вялікай будоўлі, другія — нядыўна, каб працеваць на электрастанцыі. На здымку: від на Васілевіцкую ДРЭС. У авале адна са старэйшых работніц — Людміла Трацэўская.

Фота аўтара.



Дзяўчына са станцыі

Людміла Трацэўская прыйшла на будаўніцтва Васілевіцкай ДРЭС пасля заканчэння сярэдняй школы. Але без спецыяльнасці на будаўніцтве цяжка. Прышлося нейкі час працеваць падсобнай рабочай на растворным вузле. Людміла не спалохалася бруднай і цяжкай работы. Адначасова вывучала будову, работу і эксплуатацыю бетонамяшалкі, працэс прыгатавання раствора. І вось, нарэшце, здала экзамен. Камсамолку прызначылі брыгадзірам. Дзяўчына горача ўзялася за справу. Бетон шэрый лавай поўз у кузавы самазвалу, а іх падыходзіла ўсё больш і больш. Запас бетону быў невычарпальны, і шафёры-веселуны, якія адвозілі раствор, жартавалі:

— Гарачая ў нас Трацэўская, нават перакурыць не дае!

А побач з лесам, узімаючыся ў неба, раслі сцэны новай будоўлі на Палессі, карпусы Васілевіцкай ДРЭС. Вось тады вырашыла камсамолка пайсці працеваць на станцыю. Паступіла яна вучаніцай матарысткай выпарной установкі.

Мінуў ужо год з того часу, як працуе станцыя. Пабудаван і здадзен у эксплуатацыю другі турбагенератор. Камсамольска-маладзёжнай змене, у якой працуе зараз Людміла, прысвоена званне змены камуністычнай працы. За выдатную работу Людмілу Аляксандраўну Трацэўскую выбралі дэпутатам Парыцкага раённага Савета дэпутатаў працоўных.

Цяпер камсамолка валодае трывалай спецыяльнасцю.

П. КРЫВАШЭНКА

Васілевіцкая ДРЭС.

*Наша
ношта*



БУДЗЕМ ЗНАЁМЫ

Добры дзень, дарагія мамы, старэйшыя сёстры, усе работніцы і сялянкі! Сёння я прыйшоў да вас знаёміца. Зваць мяне — Вася Вясёлкін.

Я — лепіши сябар ваших дзяцей. Выпішыце для іх «Вясёлку», і мы яшчэ больш пасябруем. Тоё-сёе са свайго часопіса я прынёс на гэтую старонку, каб вы прачыталі.

ХАЙ КОЖНЫ ВЕДАЕ, ЯК ГАЛЯ АБЕДАЕ

Галя ў мамы на каленях.
Пачынаецца кармленне:
— Еш, дачушка, — мама просіць,
Лыжку к роціку падносіць.
— Не хачу! — крычыць малая,
Лыжку ручкай адпіхае.

Бабка стала ў ладкі пляскаць:
— Еш, галубка, калі ласка.
Дзед стары пачаў Іграць
На губным гармоніку,
Стай пад музыку скакаць
Кот на падаконніку;
На пярэдніх лапках Бобік,
Як у цырку, стойку робіць.
Шум і звон без перапынку:

— Еш, галубка...
— Еш, дзяўчынка...

Не нарадуеца мама:
Галя з'ела свой абед.
Рады з мамаю таксама —
Бобік,
Коцік,
Бабка,
Дзед,
Хоць змарыліся, прысталі —
Накармілі такі Галю.

Андрэй АЛЕКСАНДРОВІЧ



ВОСЬ КРАЎЧЫХА, ДЫК КРАЎЧЫХА — НАРАБІЛА МАМЕ ЛІХА

ВЫЙШЛА бабуля ў сад, села на ўслончык і пачала вязаць унуку Яшу рукавічку.

Дзень быў цёплы, ласкавы, грэла сонейка, пад страхой пішчалі вераб'і, а ў траве бегала кацяня.

Рукавічка амаль гатова, але бабку змарыў сон, і яна заснула.

Кацяня ўгледзела бабульчын клубок у траве, скокнула да яго, кранула лапкай раз-другі, клубок і закаціўся ў кусты.

А там ляжаў Яша.

— Брысь! — прагнаў ён кацяня, падняў клубок і стаў наматваць нітку, якая цягнулася праз кусты да бабулькі. Матаў, матаў Яша, і нітцы канца няма.

Бабуля прачнулася і пляснула ў далоні:

— Бацюхны мае! А дзе ж рукавічка?

Васіль ХОМЧАНКА



ЯШАВА РУКАВІЧКА

Вы эробіце найлепшы навагодні падарунак свайму сыну ці дачцэ, брату ці сястрычы, калі выпішаце ім на 1960 год штомесячны дзіцячы часопіс

„ВЯСЁЛКА“

На старонках часопіса друкуюцца апавяданні, вершы, песні, казкі; змяшчаюцца загадкі, гульні, жарты, а таксама лепшыя ўзоры літаратурнай і мастацкай творчасці саміх дзяцей — апавяданні, вершы, малюнкі.

У часопісе прымае ўдзел Вася Вясёлкін — герой смешных прыгод, завадатар і організатор гульняў і забаў.

Выдаецца «ВЯСЁЛКА» на паперы вышэйшага гатунку, з каляровымі малюнкамі.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА:

на 3 мес. — 4 р. 50 к.

на 6 мес. — 9 р.

на 1 год — 18 р.

Падпіска на «ВЯСЁЛКУ» не абмежавана.

Зрабіце дзецям прыемнае — не забудзьцеся выпісаць для іх «ВЯСЁЛКУ» на 1960 год.

ЛЯСНАЯ ЗАДАЧКА

Пяць братоў і троі сястры,—
Усе калматыя бабры,—
Спяшаліся дахаты,
Да мамы і да таты.

Кожны нёс дамоў галінкі:
Тры галінкі асінкі,
Дзве галінкі рабінкі
І галінку калінкі.

Колькі неслі — невядома,
Падлічылі толькі дома.

I. ЧАРНЯК

Ху мін арвя

Паважаная рэдакцыя!

Некалькі год я жыла ў Бурацкай АССР. Там многія гаспадыні ведаюць кітайскую кухню і я сямутаму навучылася ад іх. Вось як прыгатаваць дзве кітайскія стравы.



КУШО

Зрабіць цеста, як на локшыну (2 яйкі, 1 шклянку вады, крыху солі, замясіць густа, памяць, раскачаць тонка і тонкай шклянкай выразаць кружкі). Прыйгатаваць мяса. Узяць $\frac{1}{2}$ кг двух сартоў мяса: ялавічыны і свініны або ялавічыны і бараніны, дадаць дзве цыбуліны, 8—10 невялікіх зубкоў чеснаку, адну сярэднюю моркву. Усё гэта прапусціць праз мясарубку, дадаць па густу солі і перцу, а таксама крыху вады (каб было такой гушчыні, як на пельмені). Узяць адзін кружок, паклаці на яго мяса, а наверх другі кружок, добра зашчыпаць кругом, каб зрабіўся прыгожы круглы піражак. Моцна нагрэць патэльно, паклаці на яе камбітлушчу або маргагусаліну і смажыць піражкі, каб кіпелі ў тлушчи. Можна смажыць і ў алеі. Падаваць гарачымі.




ПОЗЫ

Прыгатаваць цеста, як на кушо, толькі кружкі выразаць большыя. Мяса бярэцца таксама двух сартоў, дадаецца цыбуля, соль, перац (чеснаку не трэба), усё гэта месцца. У кружок кладзеца мясо, канцы кружка збіраюцца разам. Позы варацца на пары. Есці іх трэба гарачымі.

А вось яшчэ некалькі смачных страв, якія любяць у нашай сям'і.

СІБІРСКІ РЫБНЫ ПІРОГ

З 1 кг муکі вечарам замясіць дражджавое цеста (50 г дрожджаў, лыжку распушчанага масла або маргарыну, вады, солі, муکі). Раніцой цеста раскачаць таўшчынёй у палец, пакласці на змазаную маслам бляху, адагнуць краі, пасыпаць вараным рысам, нарэзанай кружкамі цыбуляй. Наверх пакласці кавалкі рыбы ўніз скурай. Зноў пасыпаць рысам і цыбуляй, закрыць усё гэта цестам, краі цеста шчыльна заціснуць, пасярэдзіне зрабіць дзірачку велічынёй з пятачкам, каб сок з рыбы не выцякаў у бакі. Паставіць у печ або духоўку. Гатоўнасць пірага пазнаеца так: уваткніце ў яго запалку і дастаңце. Калі да яе не прыстала цеста і сок не цячэ з пірага пры націсканні, пірог готовы. На пірог можна ўзяць рыбнае філе або свежую рыбу—шчупака, акуня (можна і марскога). Рыбу абчысціць, прамыць, прасушиць, пасаліць і парэзаць на кавалкі ўдоўж і ўпоперак. Можна пичы пірог і з гарбушы, толькі яе трэба вымачыць, каб не была вельмі салёная.



РЫБНЫЯ КАТЛЕТЫ И КАУБАСА

$\frac{1}{2}$ кг рыбнага філе або мякаці рыбы прапусціць праз мясарубку з цыбулінай і кавалкамі размочанай булкі або белага хлеба. Дадаць 1—2 яйкі, солі, перцу, калі цеста вельмі густое — крыху вады, усё перамяшаць, падзяліць на кавалкі, зрабіць з іх катлеты, запаніраваць у муцэ і смажыць у тлушчи. Есці можна халоднымі і гарачымі.

На каўбасу бярэцца гэты ж фарш, набіваецца ў марлевымяшочак і варыцца. Калі зварыцца, марлю распароць з аднаго боку і асцярожна пакласці каўбасу на блюда. Есці халодную. Варыць каўбасу ў салёны вадзе, можна пакласці туды рыбныя косці, невялікія прыгожа парэзаныя кавалкі морквы, бура-

коў, якімі потым упрыгожыць каўбасу на блюдзе. Пасыпаць яе кропам, зялёнай цыбуляй.



ТОРТ КАКАВАВЫ

1 шклянку цукру, 1 шклянку смятаны, менш $\frac{1}{4}$ чайнай лыжкі соды. З яйкі і столькі муکі, каб цеста можна было кachaць. Падзяліць цеста на 10 кавалкаў, кожны раскачаць так, каб зрабіўся круглы тонкі блін. Бліны пичы ў духоўцы або печы. Можна пичы іх і на блясе, пастаўленай на гарачую пліту. Пры пячэнні перафладаць бліны з боку на бок, каб заружавелі. Адразу адзін на адзін не класці, каб не адмяклі. Асцярожна пакласці іх на чистыя сурвэткі, каб не паламаліся. Зрабіць крэм. Крыху больш $\frac{1}{2}$ літра мала-

ка закіпяціць. З сталовыя лыжкі муکі развесці халодным малаком або вадой да гушчыні смятаны, уліць у кіпяча малако і крыху паварыць. З сталовыя лыжкі какавы таксама развесці малаком і ўліць у кіпячу масу. Яшчэ паварыць. З жаўткі сцерці з 1 шклянкай цукровай пудры або цукру-пяску. Церці дабяла, а потым таксама ўліць у кіпячу масу і патрымаць на агні, не даючы кіпець, каб крэм не запах варанымі жаўткамі. Крэм астудзіць і памазаць ім кожны блін, кладучы іх адзін на адзін. Крыху крэмму пакінуць. Апошні (верхні блін) не мазаць. Даць торту адмякнуць, абраўчаваць яго вострым наожом, крошкі пасячы і пасыпаць імі верхні блін, напярэдне змазаўшы яго астатнім крэмам. Упрыгожыць мармеладам, дражэ або кавалкамі шакаладу, ягадамі з варэння, цукатамі.

Алена МАЛЧАНАВА

Як змагацца з паўнатай

Поўным людзям асабліва шкодзіць атлусцение жывата. Каб гэтага пазбыцца, рэкамендуецца вельмі простае практиканне: пакладзіце на падлогу прасавальную дошку, прыўзняўшы адзін канец сантиметраў на трыццаць. Пад прыўзняты канец пастаўце ўстойлівы прадмет і кладзіцесь на спіну так, каб ногі былі на ўзнятым канцы дошкі (для гіпертонікаў такое практиканне не дазваляецца). Расслабце мышцы і, лічачы да дзесяці, паступова ўцягвайце жывот як мага глыбей. Практикавацца можна і стоячы. Чым часцей на працягу дня вы будзеце паўтараць гэтае практиканне, тым больш карысці яно прынесье.

Рэкамендуем яшчэ адно простае, але вельмі эфектыўнае практиканне, якое можна дапамагчы пазбыцца лішняга тлушчу. Даволі кожны дзень рабіць 25 прыжкоў праз вяроўку, каб дабіцца добрых вынікаў.

Але ведайце: адна з асноўных умоў нахудзення — разумнае харчаванне. Рэжым павінен быць такі: есці заўсёды ў адну і ту ж самую па-

ру і ў апошні раз — не пазней 19 гадзіны.


Калі вы хочаце паходзець, ужывайце менш солі і іншых вострых прыпраў. Яны садзейнічаюць накаленню вадкасці ў арганізме. Трэба есці менш мучнога, салодкага, бульбы і ўсякіх бабовых. Фрукты і гародніну, малако і малочнікі прадукты можна есці ўволю, але не пераядацца імі.

Яшчэ адна ўмова — больш руху на свежым паветры, пеша (энергічным крокам)



або на веласіпедзе. Сачыце за страваваннем. Ад гэтага залежыць не толькі самаадчуванне, але і колер твару.

(З брашуры «Догляд за краісі», якая выйшла ў выдавецтве «Для жанчын», ГДР).



Ураі

Уладзімір КОРБАН

Мал. М. Гурло

(З народнага)

Прасвітар нейкай секты ці абшчыны,
Святы айцец Архангелаў Іпат,
Гадоў, відаць, пад пяцьдзесят,
Даволі не слабы мужчына,
Аднекуль бальшаком дамоў
Аднойчы ўвечары ішоў.
І вось, услед за ім аўтамашына,
Пачуў ён, пачала гусці.
Іпат падняў руку, — падvezci просіць,—
Бо і святых не кryллі носяць,
І ім прыемней ехатъ, чым ісці.
Я не скажу, без платы ці за плату,
Але ў кабіну пасадзіў Іпата
Вясёлы, малады шафёр.
Прасвітар лысіну абцёр
І распачаў душэўную размову,
Салодзенькую, слова к словаму,
Пра дух святы і пра любоў свою
Да божага ўслáлення.
Што толькі чалавек і можа у раю
Знайсці збавенне.

І крэкча: «На зямлі грахі навокал нас.
Маліся, каб хутчэй настаў смяротны час
І каб ты райскае убачыў ззянне!»
А малады шафёр спяшаўся на спатканне
І ціскануў на газ.

Прасвітар ашалеў. «Спыні, — кryчыць, —
машину!

Сто кіламетраў у гадзіну!..
Магчыма і ў кювет скаціцца ўраз!»
«Не бойцеся! Нібы абрус дарога,—
Сказаў шафёр, — дарэмная трывога.
У момант завязу». А той сваё: «Спыні!»
«Вы ж раілі спяшыць мне ў рай!
Дык дзякаваць павінны,
Калі я, не шкадуючы машины,
Кульну ў кювет. І ў рай рукой падаць».
«Блазнюк! — Іпат раве. — Не трэба
жартаваць!

Я іншым райскага жыцця жадаю,
А сам... О божухна! Ратуй мяне ад раю!
Апосталы! Дапамажыце й вы!
І выскачыў з кабіны ледзь жывы.



Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэт: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,
Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 02974

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Подпісаны да друку 4/XII-59 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку Пакой 23. Тэлефоны:

адказ. рэдактара — 3-17-51, адказ. сакратара — 3-38-14, аддзелаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры — 3-38-24.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 174500 экз. Зак. 707.

38022

Адказы на пытанні чытачу

КРАПІЎНІЦА

Прычынай паяўлення крапіўніцы з'яўляецца асобая адчувальнасць організма, калі пад уплывам розных унутраных і вонкавых раздражняльнікаў на скury ўтвараюцца пухіры.

Унутранымі раздражняльнікамі могуць быць розныя харчовыя прадукты (суніцы, прыправы, ракі), а таксама некаторыя медыкаменты. Крапіўніца можа ўзнікнуць і ў выніку раздражнення канцавых частак нерваў унутраных органаў ці інтаксікацыі пры глістах, хранічных запорах і іншых захворваннях.

З вонкавых раздражняльнікаў найбольш часта выклікаюць крапіўніцу ўкусы насякомых — камароў, машкар, дакрананне да некаторых раслін, напрыклад, крапіўніцы, тэмпературны ўздзеянні — часцей ніzkай тэмпературы.

Крапіўніца пачынаецца і паўтараецца пасля нервовага псіхічных перажыванняў, нервовых напружанняў.

Хворыя скардзяцца на сверб, якому папярэднічае з'яўленне пухіроў, чырвоных, ружовых або белых, у залежнасці ад ступені ацёку. Яны могуць з'яўліцца на любым участку скury; іх высыпанне заўсёды суправаджаецца моцным свербам і пачуццём пякоты. Трымаюцца пухіры крапіўніцы нядоўга — звычайна не больш некалькіх гадзін, але пры хранічнай крапіўніцы — на працягу месяцаў і нават некалькіх год.

Крапіўніца па свайму цячэнню можа быць вострай, калі захворванне развіваецца раптам і параўнальна хутка праходзіць, як толькі перастае дзейніца раздражняльнік, які выклікаў яе. Хранічная крапіўніца характарызуецца паўторнымі высыпаниямі пухіроў. Яна звязана з хранічным захворваннем унутраных органаў або нервовай сістэмы, з наяўнасцю ў організме хворага хранічнага заразнага ачага (хранічнай ангіны, апендыцыту і інш.).

Для паспяховага лячэння крапіўніцы неабходна перш за ўсё высветліць прычыну захворвання.

Пры ўсіх выпадках крапіўніцы трэба ачысціць кішечнік з данамогай солевага слабіцельнага. Рэкамендуецца лёгкая малочна-раслінная ежа з абмежаваннем солі. Пры хранічнай крапіўніцы самае важнае — высветліць прычыну захворвання і ліквідаваць або аслабіць яго дзеянне. У многіх выпадках карысна ўжываць агульныя дэсенсіблізуючыя сродкі: унутраныя ўліванні 40% раствору уратрапіну, 30% раствору гіпасульфіта натрыя, 10% раствору хлорыстага кальцыя па 10 мл штодзённа.

Некаторым хворым дапамагае прыём шчолачных мінеральных вод (баржом, есентука № 17) па дзве шклянкі раніцай і вечарам.

Ва ўпартых выпадках хранічнай крапіўніцы назначаюцца розныя фізіятрапеўтычныя метады — ультрафіялетавае абрэмненне, токі Д'Арсенвала, ванны. Пры апошніх у ваду дадаюць адвар свежых хвойных іголак, рамонку, дубовай кары.

Добрая вынікі дае лячэнне на курортах (Мацэста, Піцігорск, Сочы, Цхалтуба і інш.) з серавадароднымі і радонавымі кропніцамі. Марскія купанні таксама дзейнічаюць спрыяльна, павышаючы абмен рэчываў і аказваючы дабратворны ўплыў на нервова-псіхічны стан хворага.

П. СМОЛЬСКИ,
урач.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У 11 НУМАРЫ

1. Мінімум.
2. Гімалаі.
3. Рэферат.
4. «Рэвізор».
5. Рафінад.
6. Камерун.
7. Давыдаў.
8. «Капітал».
9. Лагапат.
10. Барысаў.
11. Летапіс.
12. Перакал.
13. Намінал.
14. Наватар.
15. Раманаў.
16. Калізія.
17. Ханабад.
18. Базараў.
19. Карагіс.
20. Ганаар.
21. Рататар.
22. Патамак.
23. Дагавор.
24. Сахалін.

На спектаклі для маленькіх

(ФОТАРЭПАРТАЖ СА СПЕКТАКЛЯ «АЛАВЯНЫЯ КОЛЦЫ» У ТЭАТРЫ ЮНАГА ГЛЕДАЧА У Г. МИНСКУ)

Хто гэта сказаў, што перад спектаклем больш за ўсіх хвалююцца артысты? Часам бывае ўсё зусім інакш. У маленьких глядачоў ні-кожні не менш прычын для трывог.— Калі ж, нарэшце, будуць пускаць — хвалююцца яны перад пачаткам (фота 1). У антранце моднікам неабходна прывесці свае прычоскі і туалеты (фота 2), а ўвесь астатні час прыходзіцца хвалівацца... за лёс герояў (фатаграфіі справа). Ну, а пасля спектакля хіба можна ўтрымацца, каб не ўмяшацца ў гарачае абмеркаванне ўбачанага і не выкананць сваю асабістую думку... (фота 4) і папрабаваць марожанае? (фота 3). А на фатаграфіях злева — тыя, хто прынёс столькі радасці і перажыванняў. Зверху ўніз: арт. В. Унукай — разбойнік Мухаміель. Прынцэса Апрэлія — арт. Л. Барташэвіч. Саветнік Флюгерю — арт. Говар-Бандарэнка. Прынцэса Аўгуста — арт. С. Мацюкевіч. Жаніхі Альдэбаран і Балталон — арт. Б. Бертынг і арт. Б. Піскун.

Фота Л. Чурко.



